

V

## ЛЮВЭН: ВУЧОБА. ПАДАРОЖЖЫ

- Лювэн. Університет.
- Памаленьку пачынаем абжывацца.
- Архіп Папліска – „Дзёньнік 12-кі”.
- Экзамены на інжынерны факультэт.
- У Францыі ў Міжнародным студэнцкім доме.
- У чаканьні пачатку навучальнага году.
- Першы год навукі.
- Неспадяванае падарожжа ў Берлін.
- У Рыме – бібліятэка й экспурсіі.

### Лювэн. Університет

Жаданьне вучыцца далей не пакідала нас ад самага выпуску з гімназіі. Яно чырвонай ніткай праходзіць праз усе нумары часапісу „Наперад!”. Нашая прага да навукі была нагэтулькі моцнай, што яна гарантавала нам удачу. Вітаючы ў „Наперадзе” выпускнікоў гімназіі ймя Янкі Купалы ў красавіку 1948 г., мы выказалі „моцную веру”, што „ў хуткім часе сустрэнемся разам зь імі студэнтамі”. Роўна за два гады гэтая вера ажыцьцяўлялася. У сакавіку 1950 г. мы былі ўжо Лювэне.

Добра падтрымваў нас на духу Барыс Рагуля, які быў студэнтам мэдыцыны ў Лювэнскім універсітэце (тытул доктара атрымаў 28.7.51). Яшчэ ў травені 1949 г. ён пісаў нам, што ёсьць надзея дастаць для нас стыпэндыі. І запраўды ён з а. Робэртам ван Каўэляяртам (якога мы тады яшчэ ня зналі) рабіў усе магчымыя заходы, каб пракласці нам дарогу да вышэйшай асьветы. Якімі шляхамі гэтая мета была дасягнутая, добра апісана ў Рагулевай кнізе „Беларускае студэнцтва на чужынне” (Лёндан, Канада – Нью-Ёрк, 1996). Кніга ілюстраваная, складаецца з успамінаў самога аўтара ды ўспамінаў шмат каго са студэнтаў, якія вучыліся ў Нямеччыне й Бэльгіі, а таксама ў Парыжы й Мадрыдзе. У ёй — 28 біографічных даведак пра белару-

саў-выпускнікоў заходніх універсітэтав. У кнізе шмат напісаны пра запачтаваныне й рост беларускай студэнцкай грамады ў Лювэне ды пошукі стыпендыяў. Адзін з дэмаршаў уключаў падарожжа Барыса Рагулі з а. Робэртам у Ватыкан, гутаркі з кардыналамі ды аўдыенцыя ў Папы Рымскага. На вынікі падарожжа доўга чакаць не давялося. Рагуля піша:

Празь некалькі дзён мы вярнуліся ў Лювэн. Тры дні пазней віцэ-рэктар Лювэнскага ўніверсітету мансіньёр Літт заявіў, што папскі нунцый у Бэльгіі паведаміў: нам прызначана 10 стыпендыяў. Гэта была радасная вестка, і я расказаў яму, што мы маём прысягнуць у Лювэн большую колькасць студэнтаў. Я меў на ўвазе «Дванаццатку», добра ведамую беларускаму грамадству на эміграцыі. (б.102)

Там жа аўтар зазначае, што пасьля прыезду ў Бэльгію сяброў Дванаццаткі 13 сакавіка 1950 г. „у Лювэне пачаўся новы этап студэнцкага жыцця”. „Прыезд Дванаццаткі ў Лювэн, — съведчыць Барыс Рагуля, — быў пераломнім выдарэннем – жыццё актывізавалася”. (б.142)

І вось мы ў Лювэне. Сымпатычны горад: завілістыя брукаваныя вуліцы, камяні якіх памятаюць далёкія стагодзьдзі; чиста вымытая вузенькія траутуары; гатыцкія фасады гістарычных будынкаў і атмасфера тыповага ўніверсітэцкага места. Лювэн (па-флямандзку – Лёвэн) быў адным з галоўных гарадоў сярэднявечнага Брабанцкага княства. Тут сваім часам гаспадарылі, то адзін то другі, французскія, аўстрыйскія, гішпанскія князі й каралі. Пасьля таго, як Бэльгія здабыла незалежнасць у 1831 г., Брабанцкае княства было падзеленае паміж Нідерляндамі й Бэльгіяй. Ягоная паўднёвая частка – урадлівія даліны трох рэк – найбольш густа заселены раён Эўропы.

Пачынаючы з 15-га стагодзьдзя, Лювэн адзначаўся сваім універсітэтам, заснаваным у 1425 г. папам Янам IV-м. Універсітэт славіўся сваёй багатай бібліятэкай і прыцягваў моладзь з самых розных краёў Эўропы. Між іншага, вучыліся тут студэнты і з Вялікага Княства Літоўскага — тэма, што чакае свайго дасьледніка. У Першую сусветную вайну Лювэн разам з усёй Бэльгіяй перажыў зынішчальныя франтавыя бай. Пажар спапяліў вялікую частку гораду, у тым ліку і бібліятэку зь ейным унікальным багаццем. Новая бібліятэка – падарунак амэрыканскага народу – была пабудаваная ў 1928 годзе. Пасуседзку зь ёю знаходзіўся наш студэнцкі дом на пляцы Гувэра. Пляц названы імём прэзыдэнта ЗША Гэрберта Гувэра ў знак удзячнасці яму й ягонай краіне. Агнедпорны бібліятэчны будынак пабудаваны ў стылі флямандзкага рэнэсансу, адзначаецца элегантнай готыкай. Бібліятэка, фонды якой складаюцца з ахвяраваньняў ад розных краінаў съвету, магла йзноў пахваліцца самымі рэдкімі кніжнымі й рукапіснымі скарбамі.

Адзін з пастулятаў Лювэнскага ўніверсітету: шлях да чалавецтва ля-


жыць праз свой народ. І з гэтага на-поўніцу карысталі студэнты-чужынцы. У Лювэне вучылася моладзь з самых розных краінаў і розных вера-вызнаньняў. Ім давалася поўная маг-чымасць заставацца самім сабой, захоўваць і культиваваць сваю куль-турную спадчыну, сваю рэлігію, без найменшых спробаў перацягнуць іх у іншую веру ці культуру. З гэтага хрысьціянска-лібэральнага прынцы-пу карыстала ў поўнай меры й беларуская студэнцкая грамада.

У Лювэнскім універсітэце, калі мы прыехалі туды, налічвалася менш-больш восем тысячаў студэн-таў, сярод іх – каля 400 чужынцаў з 36 краінаў сьвету. Некаторыя з за-межнікаў мелі свае студэнцкія да-мы. Беларуская група, у якой наліч-валася больш за 30 асобаў, была адной з найбольших і найлепш арганізаваных.

Кіраунікі Камітэту дапамогі беларускім студэнтам – старшыня праф. В. Дэніс (V. Denis) і сакратар а. Робэрт ван Каўэлярт (Robert van Cau-we-laert), абодвы флямандцы й патрыёты флямандзкае справы – ставіліся да нас, беларусаў, з прыязным разуменнем нашага нацыянальнага ад-раджэнья, бо флямандцы былі самі ў падобным стане поўстагодзьдзя раней.

Галоўным нашым заняткам у Лювэне была, бязумоўна, навука. Перш-наперш давялося выбіраць мову научаньня – французскую ці флямандз-кую. Універсітэт меў два патокі: французскамоўны й флямандзкамоўны. Амаль усе беларускія студэнты, за выняткам дзівюх студэнтак, выбралі французскую мову, як мову больш пашыраную. Паказальна, што а. Робэрт, не зважаючы на свой флямандзкі патрыятызм, падтрымаў наш выбар, і гэта лішні раз засвідчыла ягоны лібэралізм і дабразычлівае стаўленыне да нас. Такім чынам, кожны з нас узяўся перш-наперш за апанаваныне мовы выкладаў.

Абставіны й атмасфера ў Лювэне былі вельмі спрыяльныя добраму на-строю й адчуванью перспектывы. У роскаши мы ня жылі, але матарыяль-на былі забясьпечаныя – кватэрай, харчамі, невялікімі грашымі на неаб-ходныя разъезды, штодзённыя патрэбы ды сякі-такі культурны адпачынак.



ф5-1  
(31)

Фасад Беларускага студэнцкага дома ў Лювэне на пляцы Гувэра, 19.

ф5-2  
(32)

Ізноў разам пасьля міхельсдорфскае гімназіі. Студэнты на прагулцы ў Лювэне: (зълева) Янка Запруднік, Зора Савёнак, Вітаут Кіпель; за імі – Міхась Вострыкаў і Леанід Карась. Красавік 1950 г.

Трэба сказаць, што мы, дванаццаткаўцы, адразу ж як бы растапіліся ў шырэйшай грамадзе. Ужо не праводзілі сваіх традыцыйных зборак, ня было гутаркі пра „трыё”, не засядала рэдкалегія „Напераду”. Справа выдаваньня часапісу наагул прыціхла дзеля занятасці іншымі безадкладнымі заданьнямі. Засталося між намі толькі цеснае сяброўства й аднадумства, якое давала сябе адчуць часамі на нашым шырэйшым студэнцкім форуме, на якім, пэўна ж, не абыходзілася без разыходжаньня і груповак.

### Памаленъку пачынаем абжывацца

На працягу ўсяго лювэнскага пэрыяду я вёў далей, наколькі дазваляў час, свой дзёньнік. У ім – пераважна хранікарскія занатоўкі, крыху на-зіраньняў, пачуцьцяў. Ён ілюструе да пэўнай меры нашу студэнцкую штодзёншчыну, абставіны вучобы, грамадzkую працу й культурную дзейнасць ды магчымасці падарожнічанья й пазнаваньня сьвету. Зь дзёньніка тут узята тое, што мае дачыненьне да тэмы кнігі. Шкада, што ў іншых сяброў, за выняткам Васіля Шчэцкі, не аказалася падобных запісаў.

Перачытаючы свае й Васілёвы запіскі, нельга ўхіліцца ад думкі: а ў якіх умовах у тым самым часе жылі беларускія студэнты на Бацькаўшчыне, якімі магчымасцямі яны карысталіся ў набываньні ведаў і падарожні-

чаньні па съвеце? Цікава было б пачытаць успаміны пра студэнцкія часы першай палавіны 1950-х гадоў каго-небудзь з былых менскіх студэнтаў.

Як і ў папярэдніх разьдзелах, пропускі ў выпісах зь дзёньнікаў пазначаныя шматкроп'ем у дужках, а ў простых дужках дадзены сёньняшнія паясьненны.

*Лювэн, 14.3.50*

*Вось і мэта! Уладзіліся тут нязгорш. Пакоі съветлыя, чыстыя. Мэблі крыху не стае, але ўсё будзе добра з часам. У нашым пакоі чатырох: я, Карась, Вострыкаў і Дзімітрук; за съцянай – Алеся /Марогоеўч/, Цвірка й Шчэцька; Паўлюк /Урбан/ з Жучкам на трэцім паверсе ўдвох.*

Прыехалі ўчора ўвечар у Брусаўль. На станцыі сустрэў нас Франц /мянушка Вітаўта Кіпеля; такую самую меў і я — „спадчына” нямецкага часу/. (...) Учора зрабілі нам афіцыяльнае прыняцьце. Быў таксама й а. Робэрт – вельмі прыемны чалавек ужо пажылы гадоў. Сяньня цэлы дзень уладжваліся. Пад вечар выпілі ўдзесяцёх літру гарэлкі. Хутка пачнеца праца. Сяньня пачалі рыхтавацца да 25-га Сакавіка. Была таксама съпэўка царкоўнага хору, да якога й нам прыходзіцца належаць. Хлапцам некаторым, ведаю, крыху не па душы, але звыкнуцца. Чытаю «Десятую симфонію» Алданава. Заўтра пачну брацца за французскую.

*16.3.50*

Ужо па 11-й вечара. Вярнуліся толькі што зь лекцыі нейкага прафэсара аб Рыме. Чытаў па-флямандзку й дзеля гэтага ніхто з нас ні чорта не разумеў /лектарам быў праф. Дэніс, старшыня Камітэту Дапамогі Беларускім Студэнтам, пра якога мы яшчэ нічога ня ведалі/. У пакоі было ўспела й спаць хацелася да зарэзу. Каб не а. Робэрт, што сядзеў ля нас і час ад часу перакладаў на ангельскую мову, дык напэўна б пазасыналі. Ну, балазе адбылі. Перад пачаткам а. Робэрт зафундзіў усім па бакале піва, якое куды лепшае й смачнейшае за ангельскае. З самай раніцы вадзіў нас сяньня па горадзе й да абеду аблазілі ўсе мясціны. Завёў нас у фізкультурны інстытут, дырэктар і заснавальнік якога – ягоны добры сябра, і выпісаў нам усім пасъведчаныя на вольны ўступ у інстытут для практикаванья ў любой галіне спорту. Ідуцы дамоў, купіў нам вялікі кавалак шакаладу. А шостай гадзіне я зь Mixasём (Вострыкаў) хадзілі плаваць у гэны інстытут. Трэба будзе купіць пружыны для практикаванья.

*19.3.50*

Памаленьку пачынаем абжывацца. Французская пакрысе вучыцца, хоць гутарыць аб чым бы там ні было яшчэ зусім немагчыма. (...)

У абед хадзілі на шпацыр. Прайшліся па вуліцах, наглядзеліся рэкламай розных тавараў, што выстаўляюцца на суседній з галоўнай вуліцы Лювэну; даліся абдурыцца нейкай бэльгійцы, што ўперла нам чатыром нейкія бутончыкі й загарадзіла па 10 франкаў, а садрала па 15 (першы

раз – наевучка!). (...) Каждную нядзелю тут ходзіцца ў царкву. Сяньня мы раненынка, хоць крыху спазыніліся, але хадзілі.

21.3.50

Дзяжурыў на студэнцкай кухні. Натаптаяўся за цэлы дзень так, што змучыўся ўшчэнт – падобна, як учара шняй першай лекцыяй плаванья. (...) Заўзята рыхтуемся да 25-га Сакавіка. Песьні, танцы ў поўным ходзе. Хутчэй бы адбыць. Наступным заданнем будзе паставіць спорт сярод хлапцоў, бо пачынаюць жаліца, што мляўкасць апаноўвае.

26.3.50

Брусэль. Акадэмія, прысьвечаная 25-му Сакавіку. Прысутных далёка ня шмат. Акрамя нашае групы прыехала чалавек 10 работнікаў з правінцыі ды прышлі таксама два прадстаўнікі ад украінцаў. Калі харысты выйдуть съпявачы, дык на крэслах амаль нікога й не застанецца.

Адчыніў калега Жытка /Янка/. Нуднаваты і слаба падрыхтаваны ўступ з заявлікі перапынкамі ў мове. Рэфэрэт чытае мусье Р. Манатоньне съміротнае. Чытае бязь ніякае абсалютна інтанациі, як тэстамэнт які (хоць сам рэфэрэт напісаны даволі прыгожа). Паперы перад ім цэляя куча – зациягненца мусіць... Дый пачаў жа ад стварэння съвету.

Дачакацца б хутчэй мастацкае часткі. Перад гэтым на магіле няведамага жаўнера злажылі вянок і зрабілі пару здымкаў.

29.3.50

Першая гадзіна раніцы. Толькі што вярнуліся зь вечару, ладжанага ў чэсьць 25-га Сакавіка ў *La Maison des Etudiants* /Студэнцкім Доме/.



ф5-3  
(33)

Беларуская дэлегацыя паклала вянок на магілу невядомага жаўнера ў Брусэлі 25 сакавіка 1950 г. – у дзень ўгодкаў абвешчаныя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.

*Вечар быў новай бомбай, напоўненай нашай ідэяй. Сяньня, ці, праўда ж, учора, разарвалася яна надзвычайна!*

*Вечар прыйшоў цудоўна! Былі трыв прадстаўнікі-карэспандэнты з трох галоўных белгійскіх газэтаў. Было трох біскупаў – між імі Слосканс /Балляслаў/; каля восьмі прафэсароў; зь міністэрства замежных спраў і інш., і інш. Ну, і зразумела рэшту дапоўніла студэнцкая брація.*

*Нейкі старык-прафэсар прыйшоў змарыўшыся і папрасіў выбачэнья, што ня можа прысутнічаць на вечары, бо да яго прыехалі неікія там дзеци. Даў 500 франкаў на беларускіх студэнтаў і паабяцаў, што больш дасьць.*

*Рэктар Любэнскага ўніверсytetu прыйшоў на пару хвілінаў, аднак застаўся на ўесь вечар, і па сканчэнні мастацкае часткі прамаўляў. Гаварыў па-французску і я нічога не зразумеў.*

*Мастацкай часткай былі ўсе захопленыя, хоць магла яна быць падрыхтаваная й выкананая куды лепш.*

*Пасьля пачалося прыняцце. Віно, чай, пячэнье й цыгарэты падавалі кітайкі, французкі, расейкі – адным словам, інтэрнацыянал. Айцец Робэрт запаліўся ідэяй, каб ладзіць гэткія вечары што трывалі месяцы.*

#### 3.4.50

*Вечар. Змучаны да паўсъмерці. Учора натанцеваўся ў Лідо /мясцовая танцавальная зала, куды студэнты часта хадзілі/. Спаць лёг позна. Устаў рана. Хадзіў у інстытут плаваць. Цяпер яшчэ гэты сход БСЗ /Беларускае Студэнцкае Згуртаванне/ ці яно там мае звацца. Выбраўся ўва ўрад; мусіў згадзіцца на адказнага за ладжаныне сыботнікаў; увайшоў у сяброўскі суд па справе К-ля. Бяда яго ведае – справаў набіраеца!.. Калі зробяць заступнікам старшыні БСЗ, дык ад нечага трэба будзе адмаўляцца – спорту ці музыкі ці яшчэ чаго.*

#### 7.4.50

*Так, зараз і Вялікдзень. Са споведзяй нічога ня выйшла. Прыяжджаў поп з Брусаўлю – Рыгаровіч нейкі – у капліцу а. Робэрта йсьці не захацеў. Завяліся пасьля на дыскусіі (аўтакефалія й г. д.). Ну, і абыдзеца. Сяньня быў на вынасе Плашчаніцы.*

*Ад 19-га красавіка па 4-га травеня беларусаў у Бэльгіі адведваў епіскап БАПЦ Васіль /Тамашчык/. У капліцы бэнэдыктынскага манастыра (абатам якога быў а. Робэрт) ён адслужыў малебен і трymаў нас на каленях, сам у такой жа позе, каля чатырох гадзін. Ледзь вытрывалі.*

#### 21.5.50

*Учора хваляваліся ўсе, што пагоды ня будзе, і раніцой, калі йшли ў царкву, яно й выглядала так – парнавата, хмурнавата – аднак пасьля 9-ае распагодзілася. І зразумела, бо сяньня ж экспкурсія ў Тэрвюрэн (пад лёзунгам „On parle français” /гутарым па-французску/. Я, між іншага, быў там ужо два разы: першы раз зьведаў музэй Конга, калі ездзілі з Лабоўкам*

/студэнт/ у Брусэль, а другі раз былі разам з Уладыкам /Васілём, епіскапам БАПЦ/ (недзе нат здымкі ёсьць). Мясоўасьць шыкарная! Музэй стаіць на ўскраіне вялізарнага каралеўскага парку-гаю (парк нешта каля сотні гектараў). Уваход вольны і ў музэй, і ў парк. Чаму не карыстаць?

I трэба сказаць, што дзень правялі надзвычайна. (...) Нашая настаўніца французская мовы /дачка барона Натомба, Люсі-Анн/ прывяла яшчэ трох сябровак, так што было шасьцёра дзяўчат, ну і нас нешта каля 15. Папяялі, пагулялі, патанцавалі з бэльгійкамі „Ляўоніху”. Правялі ўесь дзень аж да 6-ае гадзіны. Здаецца, што ўсе набраліся ахвоты на такія экспкурсіі. Каб крышку больш дзяўчатай. (...)

Маю адну ідэю: на працягу канікулаў не загаварыць ні разу па-беларуску — гэта хіба паможа нам у вывучэнні французскай ды ў памятаныні нямецкае й ангельскае.

#### 23.5.50

Малы з Алесем і Оляй /Цьвірка, Марговіч і О. Харытончык/ пайшли сяньня цераз „зялёную граніцу” ў Нямеччыну. Хаця б не папаліся дзе-небудзь.\*

\* Адпрацаваў сяньня зь Mixasём /Вострыкавым/ шэсцьць гадзінаў ва Ўніверсытэцкім Цэнтры. Складалі паперкі ў канверты. Пятнаццаць франкаў на гадзіну. Заўтра пойдзем таксама. (...)

\*Вёў іх праз бэльгійска-нямецкую мяжу каля Аахэну (горад на нямецкім боку) Вітаут Кіпель, які быў добра азнаёнлены зь месцам пераходу — рабіў гэта ўжо чацверты раз. Пераход павінен быў удацца, бо Цьвірка нёс з сабой матарыял на рызу для новавысьвеченага епіскапа БАПЦ Васіля



ф5-4  
(34)

Лювэн. Пагулянка за горадам. Хто першы перадасць з носу на нос плястыковую трубыачку? Травень 1950 г.

ф5-5  
(35)

Лювэн. Пагулянка за горадам. Вучым бэльгийскіх дзяўчат танцаваць „Ляўоніху”. Травень 1950 г.

/Тамашчыка/. Усе трох мелі пры сабе таксама шмат падарункаў для сяброў і сваякоў у Нямеччыне.

27.5.50

Апошнія вечары хаджу з Паўлом /Дзімітруком/ на шпацыр. Вечарам так кілямэтраў з восем аббяжыш, дык съяжэй адчуваеся.

Пачынаю пакрысе чытаць французскія кніжкі. Першую зь ix – «Pièces Noires» — Люсі-Анн прынесла. Ідзе даволі добра. (...)

11.6.50

Цэлы вечар прахадзіў з Паўлом – абыйшлі якраз навокал Лювэну. Ваколіцы тут надта прыгожыя – глянеш удалъ, дык даволі гаіста.

Учора ў „Форуме” /кінатэатр/ бачыў беларускі фільм „Родныя напевы” – музычная праграма на якое паўгадзінкі. Быў таксама пэр Робэрт – ён і білеты ўсім нам зафундаваў. (...) Калі справа добра пойдзе, дык за які тыдзень едзем учатырох у Францыю... на адпачынак.

18.6.50

Пазаўчора ездзіў з Васем /Шчэцькам/ (...) у Лёмбэк да пэр Робэртавага брата па трускаўкі. Пабылі на вёсцы. Што за прыгажосьць!.. Ціха, пышна, зелена, і толькі шчэбет пташак ды далёкае кукаванье зязулі. Эх, пажыць бы так зь месяц, адпачыць... Назьбіралі трускавак і вечарам прыехалі дамоў. (...)

За два тыдні едзем у Францыю (пастараємся праз Парыж праехаць).

19.6.50

Сяньня йзноў ёзьдзілі зь Mixasëm /Вострыкавым/ па трускаўкі. Туды, да Брусэлю, ехалі разам з пэрам Робэртам, які ў Брусэлі звадзіў нас у вялізарны магазын *Au bon marché*, што займае будыніну ў чатыры паверхі й дзе першаклясны выбар усіх магчымых тавараў. Зафундзіў нам, зразумела, лёдаў /марозіва/.

### Архіп Папліска

#### ДЗЁНЬНИК 12-КІ

Ступілі мы ўрэшице на цвёрдую бэльгійскую зямлю. Праўда, ня ўсе ступалі вельмі цвёрда. Гэта хіба ад марскога ветру, які даставаўся навет у параплаўны півапой. Схапіўшы свае клумкі, рынуліся мы з усіх ног пад кантролю, каб папасыці першымі. Толькі Галубіцкі паважна крочыў ззаду, штораз папраўляючи капяляюш (купіў перад ад'ездам). Ён то шмат ад нас не адставаўся: хоць бегчы ня бег, але даваў затое такія крокі, што й страус мог бы пазайздросыцца. І гэта ўсё таму, што бегчы ён лічыў ніжэй за свой гонар. Я навет паважна сумляюся, ці адважыўся б ён на гэта пасыля добрае порцыі *oleum ricini*.

Кантроля ў выглядзе таўстога дзядзькі папыталася ў нас, ці мы маем што задэкліраваць, але пасыля, мэлянхалічна абкінуўшы вокам усё наша добро, не чакаючы адказу, пачала бяз слова стаўляць на ім крыжыкі. Я дык крыху гэтага й шкадаваў, бо спадзяваўся, што ў Вазёрнага хоць палавіну гальштукаў знацыяналізуецца.

Дабраліся да цягніка. У дзівярох вагону стаяла йзноў нейкая кантроля, гэтым разам тонкая. Хоць мы паказалі білеты, яна ня ўпусыціла нас у вагон, пакуль ня выдрадала ў кожнага па 10 франкаў, даючы ўзамен нейкія квіткі. Наша рыба аж канала з захаплення:

— Во, гэта я разумею! Адразу пазнаць, што ў Эўропу прыехалі. Тут жыцьцё відаць! Не пасыпелі трох крохаў ступіць, а ўжо дзесяць франкаў заплацілі. Жыві й не памірай!

Ніхто з нас паміраць і так ня зьбіраўся – запросіны былі лішнія.

Цягнік крануўся зь месца. Усе прыліплі да вокнаў.

— Багаты край, — аўтарытэтна прызнаў я, згледзеўшы праз вакно колькі хвабрычных каміноў.

— Бяднота, — ледзь ня ў той самы мамэнт кінуў Галубіцкі, скрывіўшы з пагардай вусны. Ён сядзеў пры процілегальным вакне. (...)

— Гатоў! – з кутка вагону пачуўся голас Будзіча. – Новы верш, — дадаў ён, адказаваючы на пытальныя позіркі. – „Чыгункай праз Бэльгію” завецца.

Ён сыціла пачаў складаць паперку.

— Ну, дык прачытай, — адазваўся Вазёрны.

— Тут нічога асаблівага няма...

— Гэта мы ўжо ведаем, — адрэзаў я. (...) Але Будзіч ужо не зважаў і натхнёна пачаў (цытую з памяці, дык мо што крыху й ня так):

„Стужкай простай, сталёвой удаль

Легла.

Штосьці чорнай маланкай на ёй

Бегла.

Мы ў тэй чорнай маланцы сядзім,

Ныем,

Толькі думка, як крот, нам душу

Рые:

Што наперадзе ў нас? Як пазнаць,

Зъведаць,

Чым душу пажывіць, што ёй даць

Сынедаць?

Дык, няўмольны наш кон, адкажы:

Дзе ты?

Калі нас давядзеш да святла –

Мэты?

Што нам новы этап прынясе,

Скажа,

З чым суворы, бадзяльны наш лёс

Зъвяжа?..”

Будзіч перастаў чытаць і абвесыці:

— І гэтак далей.

Цімох (Душа), які сам некалі займаўся паэзіяй ды якому некаторыя нашы крытыкі прарочыі вялікую паэтыцкую будучыню, задумана сказаў:

— У гэтым вершы нешта ёсьць.

— Во-во, — пахваліў я. — Толькі што?

— Першым чынам, ёсьць рытм, — уставіў Вазёрны. — Дый наагул, цэлая глыбіня невядомасыці адбіваецца ў ім.

Матэматык падцягнуў порткі.

— Мне дык найбольш спадабалася месца, дзе аб сънеданьні гаворыцца. Вельмі ж моцна й вобразна сказана. А павячераць, дык ужо й на шкодзіла б, — дадаў ён, падумаўшы.

Дыскусія працягвалася. Будзіч зь цікавасцю прыслухоўваўся, не прызнаючыся аднак, якое й дзе тое „нешта” ў ягоным вершы. Каб ня прыйшла нейкая кабеціна зь мятлой, дык бадзяльны наш лёс, заміж прывесыці ў Лювэн, вёў бы нас хіба аж да нямецкай мяжы: мы былі ў Брусаў.

Маланкаю апынуліся на пэроне. Трэба шукаць цягніка на Лювэн. Сабраўшы ў кучу ўсё свае французскія веды, я зьвярнуўся да нейкага

чыгуначніка. Той, пабачыўшы, што мае справу з чужынцам, адказаў нешта па-ангельску. З адказу я зразумеў толькі адно: ангельскую мову ён ведаў настолькі добра, наколькі я французскую. Але тут кон даўся ўмаліца й паслаў нам збаўленьне – знаёмага студэнта, які прыехаў нас сустрэць.

У Лювэне чакаў нас накрыты стол, і на ім – о, дзіва! – колькі бутэлек. Спадзяючыся сустрэць тут усіх ледзь не ў манашых сутанах, мы былі прыемна расчараўваныя.

Абмяняўшыся традыцыйнымі формамі прывітаньня, усе ўрэшце селі за стол. Тут мы ўжо хацелі прыступіць да справы, ажно дзе там! Устае студэнцкі старшыня й смаліць прамову – ня то што цёплую, але проста гарачую. Усе запляскалі ў далоні. Баючыся, што пачнуць гаварыць усе папарадку, я падскочыў ды адпаліў гэткі ж гарачы адказ. Папляскі й мне.

Гэтак пачалося нашае студэнцкае жыцьцё. Мы мелі яшчэ колькі месяцаў вольнага часу, і яго трэба было выкарыстаць на вывучэныне французскае мовы. Але гэта яшчэ далёка ня ўсё. Як на новых студэнтаў, нашы заданьні былі даволі складаныя: чысьціць бульбу, падаваць на стол, мыць судзьдзё... (...)

Памалу пачалі мы пазнаваць сваіх прышлых калегаў. Яны былі самых розных калібраў. Толькі што да студыяў, дык усё зводзілася да дэльлюх галінаў: мэдыцыны й хіміі. Мэдыцына вяла рэй, а хімія апазыцыю. Прадстаўніком першых быў Р-ля. Аб ім хадзілі цёмныя чуткі, што на Беларусі ён зьбіраецца завесыці дыктатуру, а сябе абвесыці вялікім князем. Казалі, што ўжо й прозвішча хоча мяняць з Р-ля на Р-ила (як Ягайла ці Сьвідрыгайла). Калі ж пазней сваім нашчадкам ён пачаў даваць імёны розных князёў і князёўнаў, дык ужо й апошні сумлеў развеяўся: было ясна, што прадбачаецца ня толькі дыктатура, але да таго яшчэ й спадчынная.

Апазыцыя, зразумела, лічыла сваім абавязкам супрацьдзеіць гэткім недэмакратычным і нямодным плянам. Лідэрам тут быў прышлы інжынер хіміі, які прапанаваў сябе на зусім дэмакратычнага презыдэнта. Хімічная лябараторыя пакінула на ім свой знак: вельмі ж любіў ён вызываць рэакцыі. Як на маю думку, дык быў бы ён куды лепшым інжынерам рэвалюцыі, як хіміі.

Пакінуўшы выбар палітычнай канцэпцыі на пазней, мы ўзяліся за выбар факультэтаў. Будзіч з Вазёрным затрымаліся на гісторыі, пагражаячу съвету закідаць яго гістарычнымі паэмамі ды раманамі, не гаворачы ўжо аб чыстай вады гісторыі. Васіль Іванавіч, Галубіцкі ды я (і тут няшчасце сагнала нас разам...) выбралі не абы-што, а палітычныя й сацыяльныя науки (сярдзіта гучыцы!). Цімох пайшоў на інстытут фізычнага ўзгадаваньня. (...) Матэматык, Паўлюк 12-ты ды

рыба (Паліч, калі хочаце) пайшлі на інжынераў. Гэтага апошняга мы прабавалі адгаварыць, радзячы выбраць вольныя навукі. Як вы сабе можа прыпамінаеце, ён часамі меў нязвычайны дар слова: на працягу поўгадзіны мог гаварыць тое, што просты съмяротны сказаў бы ў двух сказах. Раз нехта з нас папытаўся:

— Чаму ты заўсёды так доўга гаворыш? Гэта ж можна прасьцей сказаць.

Той падумаў:

— Лексыкон у мяне багаты... (...)

„Наперад!“ №25, жнівень 1953

## Экзамены на інжынерны факультэт

Пачуць ад прафэсара на ўступным экзамене патрабаваньне пісаць „на добраў французскай мове“ пасьля першага кароткага азнаймлення з гэтай мовай? Ад такое вымогі можна забыцца ня толькі гімназічную трыванаметрью, а й таблічку множаньня. Але Янка Жучка, якога наш фэльветаніст Архіп Папліска не дарма зваў Матэматаікам, даў і тут рады. Праўда, двум ягоным сябром не пашэнціла. Янку трывала запамятаўся той экзамен. Ён расказвае:

*Ліпень 1950 году. Канікулы, але не для нас, бо мы, прыехаўши з Ангельшчыны, яшчэ знаходзіліся на статусе нефармальных студэнтаў. Ва ўсякім выпадку, дом беларускіх студэнтаў зачыняеца ѹсе ягоныя жыхары разъяжджаюцца.*

*Па рэкамэндацыі а. Робэрта, каб падвучыць крыху французскую мову, я выехаў на працу на фэрме ў валёнскай частцы Бэльгіі ў мясцечка Амз (Amay) калія Льежу. Ляжыць яно ў прыгожай мясцовасці над ракою Маас (La Meuse). У рацэ гэтай кожны дзень пасьля працы я (у Адамавым адзеніні) купаўся – тады гэта яшчэ было магчымым, чысьціня вады дазваляла на такое.*

*Апынуўся я ў сымпатычнай сямейцы, дзе, здавалася, можна прыемна правесці час. Але, на жаль, так ня выйшла. Праца аказалася цяжкай, а людзі, зь якімі я праводзіў бальшыню часу, размаўлялі па-французску вельмі дрэнна. Штодзённая іхная мова была валёнская. Хоць паўсталая яна на базе французскай, але гучыць непазнавальна, асбаліва калі французскую слаба ведаеш. Праўда, вечарамі за столом я чуў добрую французскую мову, але мне, змучанаму працай, яна ня надта засядала ў галаве. А спатрэбілася яна мне даволі хутка.*

*Рэч у тым, што інжынерыя, на якую нас трох надумалася йсьці (Карась, Дзімітрук і я), была адзінным факультэтам, на які трэба было здаваць уступныя экзамены. А так як нашая французская была больш, чым кульгавая, да таго ж пасьля гімназіі мінуў ладны кавалак часу, нам давялося запічыцца ў падгатаваўчы інстытут. Програма ў ім была крыху*

больш камплектная, як наша гімназіяльная; праводзіліся практычныя заняткі – прымяненыне тэорыі да практыкі.

Правучыліся мы год бязь ніякіх асаблівых здарэньяў. На апошняй лекцыі практыкі прафэсар ацаніў магчымасьці трох нас здаць універсытэцкія экзамены: Жучка – няма ніякіх проблемаў, Караваев – зь невялічкім шансам, Дзімітрук – ня раю прыступаць да залікаў. Так яно й сталася.

Экзаменаў было два: першы — з усіх занятаў, а другі — з дабавачнае альгебры (якое мы ў гімназіі не праходзілі). Гэты другі залік давялося здаваць у прафэсара Сіманара, які быў ведамы тым, што большыня студэнтаў правальвала ў яго.

Здавалі экзамен чалавек дваццаць. Групамі па чатырох. Вось стаім мы, чатырох кандыдатаў, перад вялізарнай дошкай, на якой кожны напісаў сваё прозвішча. Прафэсар задае кожнаму паасобна пытаныне. Дайшла чарга й да мяне. Чую: „Сфармулюйце на добрай французскай мове й дайце развязку тэарэмы Ойляра”. Божа міласцівы! – праляцела ў мяне думка – чаму я такі нешчасльвы? Мала таго, што гэта найцяжэшыя пытаныне, дык яшчэ й падавай яму „на добрай французскай мове”! Тут мне хана! Ну, але няма іншага выхаду... Тэарэму, сказаў бы, на кульгавай мове, зь некаторымі цяжкасцямі даказаў. Чакаю на другое пытаныне. Атрымаўши яго, крыху павесялеў: дадзеную мне задачу я добра ведаў, а французская мова была тут ня надта патрэбная.

Выїшаў як ап'янелы. У галаве кружыліся думкі: Чаму ён патрабаеў „на добрай французскай мове”?.. Ці зразумее ён мае тлумачэнні?.. Чаго мне чакаць?..

Вынікі экзаменаў – заўтра.

Дваццаць чалавек стаяць перад дзівярыма бюро, дзе адбываецца прысуд нашай будучыні. Раптам адчыняюцца дзіверы і першым выходитзіць дырэктар інстытуту, а за ім прафэсары-экзаменаторы. Дырэктар разьвейў рукамі ѹ сумна прамовіў: „Катастрофа! Толькі двух прайшло”. Я быў амаль упэўнены, што ў гэтай двойцы не знаходжуся... і раптам чую на другім месцы сваё прозвішча! Мне здавалася, што я съню, і толькі атрымаўши ѹ руці пасьведчаныне пераканаўся, што гэта – рэчайснасць...

Насталі канікулы. Гэта вельмі прыjemны час для таго, хто здаў экзамены й мае матарыяльныя магчымасьці правесці яго. Студэнты нашага дома разъяжджаюцца хто куды, дом зачыняюцца прыблізна на два месяцы. Мне Люсі-Анн запрапанавала правесці канікулы ў ейнай сям'і ў праўнцыі Люксэмбург. Яна наладзіла мне спатканыне зь ейным бацькам, баронам і сэнаторам Натомбам. Усё складалася вельмі памысна й я быў надзвычай задаволены гэтай ідэяй. Але, як тая прыказка кажа: Чалавек праракуе, а Бог выракуе. Вось і тут. Айцец Робэрт, даведаўшыся аб гэтай прапанове, паклікаў мяне й сказаў:

— Гэта вельмі добра, я ўпэўнены, што Вы там правядзяце прыемна

час і добра падвучыце французскую мову. Аднак мне здаецца, што Вы былі б больш патрэбны для нашых няшасных «правальшчыкаў» – Карася й Дзімітрука. Мая прапанова наступная: Вы паедзенце зь імі ў езуіцкі каледж у Гадынь (каля Намюру) і там паможаце ім падрыхтавацца да восеньскае сесіі.

І я на гэта мусіў пагадзіцца. Каб знайсьці заступніка на маё месца да сям'і Натомб, я звязарнуўся да свайго блізкага земляка Аляксея Арэшкі. Ён адразу ж згадіўся й справа была залагоджана.

Утрох мы прыбылі ў езуіцкі каледж Сан-Мішэль у Гадынь, што над ракой Маас – надзвычай малаянічае навакольле. У манастыры — абсалютная цішыня. Правялі мы там час вельмі прыемна, але, на жаль, з адмоўнымі вынікамі: Карась і Дзімітрук зноў правалілі экзамены.

## У Францыі ў Міжнародным студэнцкім даме

Айцец Робэрт, ня ведаю якімі шляхамі, знайшоўмагчымасць паслаць чатырох нас, былых шахцёраў – Цьвірку, Шчэцьку, Марговіча й мяне – на адпачынак у Міжнародны студэнцкі дом у французскіх Альпах каля мястэчка Камблю (Combloux). Гэта быў цудоўны й незабыўны побыт у абсалютна новым і вельмі прыязным асяродзьдзі. Сыяды гэтага геаграфічнага й культурнага падарожжа засталіся на старонках майго дзённіка.

30.6.50

Вась мае сяньня прывезьці з Брусэлю візы ў Францыю. Заўтра, здаецца, паедзем. У Парыжы, зразумела, на пару дзён трэба будзе затрымацца. Пэр Робэртавы экзамены /з французскай мовы/ прайшли. Ён зь іх надтада задаволены, аднак кажа, што працы спыняць ніяк ня можна.

Паўлюка я ўгаварыў ісьці на літаратуру, а пэр нас абодвух перагаварыў на філязофію, літаратуру й гісторыю. Лаціну ўсяроўна трэба зубрыць. Здаецца, што й ад грэкі не ўцячэм. Нам двум будзе, зразумела, вяселей. Падзеі ў Карэі кідаюць крыху сумніву на далейшую навуку, аднак праймацца няма чаго, бо гэтым нічога не паможаш.

З шапкамі нашымі /студэнцкія форменные/ нічога пакуль што ня выйшла. Прыдзеца мусіць рабіць пасъля канікулаў.

1.7.50

Парыж (прадмесьце).

У бараку цёмна. Гарыць сьвечка. Вась садзіцца лічыць французскія тысячы. Заўтра ёдзем аглядаць горад. Добра, што Наўмовіч /Міхась/ сустрэй.

3.7.50

Той самы барак. Учора цэлы дзень прахадзілі з Наўмовічам па Парыжы,

ф5-6  
(36)

У Парыжы па дарозе ў Камблю, у Міжнародны студэнцкі дом на адпачынан пасъля шахтаў. Зылева: Алесь Марговіч, Васіль Шчэцька, Уладзімер Цьвірка, Янка Запруднік. Лета 1950 г.

мому. Купілі білеты ў *Sallanches* /французскія Альпы/. Сяньня перад дзесятай вечара ад'яжджаю.

4.7.50

Камблю.

Цэлую ноч ехалі. Добра хоць, што сядзячыя месцы захапілі, а то крута было б. Пад рассьвет ужо ўяжджалі ў горы й да 9-й перліся ўсё ўверх. У Саляншы ўзялі аўтобус, які яшчэ сэм кілемэтраў вёз нас падгору. Ну, але зараз і від тут! Перад намі, як на далоні, стаіць пакрыты снегам Мон-Блян; вакол горы, а пад нагамі пышная даліна з домікамі вёсак.

У *Chalet /міжнародны студэнцкі дом/* месцы ўсе замоўленыя, дык нас да часу памясьцілі ў вёсцы ў гатэлі. Пакоі на двух – шыкарныя. Мы з Ва-сем нядаўна прыйшли з абеду (Алесь з Вадзімам не хадзілі, бо леглі спаць). Мы затое адбылі ўжо сваю інтардукцыю, якая складаецца з наступнага цырымоніі: на крэсла ставіцца новапрыбылага, які мусіць адказваць на пытаньні: імя, нацыянальнасць, факультэт, імя якой-небудзь дзяячынны. Вызваных надаўгад дзяячатаў мусіш пацалаваць (зразумела,

памаліўшыся перад гэтым у падвале, дзе служыць а. Леў Гарошка). Акрамя нас чатырох была адна дзяячына й Глыбачанін зь Міхасём.

Няма часу пісаць – хлопцы паядуць бутэрброды...

Абедалі ўчора ў а. Льва, пасъля зь Міхасём пайшли ў Люёр, адтуль – пад Трыюмфальную арку і нарэшце – Эйфэлеvu вежу. Нахадзіліся так, што аж шкарпэткі паляцелі. Сяньня мусіць яшчэ не паедзем – ёсьць сёе-тое са справаў... (...) Аж галаёва кружыца. Толькі што вярнуліся зь Цьвіркам з Парыжу. Выбадзяліся да паўсемерці. Былі ў а. Льва – забралі альбом, у які ён упісаўся. Зьезьдзілі да сп. Рыдлеўскага /Ляўон/, аднак гэтага не засталі ўдома. Па Парыжы, знаючы адрес, можна ўжо разбірацца самому.

у шчокі). На „Ніну” да мяне падбегла аж троє. Пасьля самому яшчэ трэба было хадзіць, як Янку, цалавацца з новапрыбытымі дзяўчатамі. Кампанія ў даме заліхвацкая. Свабоды ўдоваль. Адзяюцца як хто хоча. Яда добрая з чырвоным віном. Усе гутаркі на «ты» — дзіўнавата крыху спачатку.

Ну, пабачым, як гэныя двух будуць адбываць свой цырыманьял. Цяпер пасьля абеду маем дзъве гадзіны супако.

#### 5.7.50

З асяродзьдзем тут ужо асвоіліся. Шкада, што слаба ў нас з французскай мовай. Ад падвячорку да вячэры праводзім за валейболам. Ігракоў тут добрых няма, так што й нас за добрых лічаць.

Уначы пайшоў дождж. Як толькі стане пагода, іду загараць. На лаціну мусіць прыдзецаца махнуць рукой. Налягаць трэба на французскую. (...)

Што за цудоўны вечар быў учора! Можа таму цудоўны, што першы, але не. Цудоўны таму, што ён такі быў. Да дзесятага гадзіны прабылі на тэрасе, слухаючы па радыё Шубэрта. Агеньчыкі, што залілі даліны і ўзбочы гораў, празь ўсё паветра мігцяць, як брыльянты, і толькі спакойны Мон-Блян, як боства, съвеціца сънягамі тут жа перад вачыма. Адчуваешся шчаслівым, і гэта адразу ж наганяе думкі аб даме. Ці можа ён нават мроіць аб гэткіх рэчах? Напэуна не.

У даме нас тут ужо ўсе ведаюць, хоць некаторыя маюць зусім малое паняцьце аб Беларусі. Трэба будзе напісаць у Парыж, каб прыслалі «Biélorussie» /брашурা/.

Сяньня вечарам адзін студэнт з Парыжу чытае даклад аб Пляне Маршала. Цяпер недзе дыскутуюць там. Я пасядзеў крыху ды пайшоў, бо мала толку сядзець там, да таго ён чытае надта хутка.

Цяпер папрабую ўзяцца за лаціну.

#### 6.7.50

І да абеду й па абедзе граті ў валейбола. Быў на мэдкамісіі : вага 75 кг, рост 1,72м. Пакрышку завязваюцца знаёмствы. Сяньня хадзіў з Франсуаз на прамэнад. Яна парыжанка, на другім годзе права. Даволі гаваркая – способ вучыцца французскае нядрэнны. (...)

#### 8.7.50

Сяньня вечарам у даме – а-ля гішпанскі баль. Невядома, што там будуць за касьцюмы, але беларускую сарочку можна будзе адзець, рэпрэзэнтуючы беларускага журналіста ў Мадрыдзе. (...)

#### 9.7.50

Ужо па першай гадзіне раніцы. Вярнуліся кагадзе з «гішпанскае» забавы ў даме. Шмат было ў касьцюмах. Я адзеў нацыянальную сарочку ѹ некаторым зышоў за запраўднага гішпанца.

Выпілася пару чарак белага віна, патанцевалася, ну, і чаго там больш трэба?

9.7.50

*Вечар. Нядзеля прайшла. Пасыля абеду хадзілі на шпацыр. Зайшлі ў нейкую фэрму, дзе папрабавалі съмятаны з мармалядай, а пасыля пазабаўляліся крыху. Пад вечар Сэрж і іншая брація апаролі недзе чатырох італьянак, зь якімі думалі правесьці вечар. І мяне з Васілём нанесла туды. Вылашылі па пару соцен франкаў, выпілі па ліманадзе ѹ скончылася на гэтым. Італьянкі недзе змыліся, а мы – па кватэрах. Заўтра рэжам ізноў у мяча.*

12.7.50

*Пазайчора прыяжджалі нейкія камэдыянты канцэрт даваць. Даволі бледнавата – трох чалавек. Верш, прауда, на астматак прадэклімаваў файна – «Галодны». (...) Сяньня ўгодкі дырэктарства Аўгустына /дырэктар дому/. Вячэра была зь віном і кавай. Пасыля – уезд машынай у стапоўку ѹ раздача кніжак – камэдыя! Нас папрасілі запяць. Алеся ня было, дык мы ўтрох : «Ой, у лузе каліна», «Цыганачка» й «Ой, арол ты, арол» выйшлі добра. «Сыпячая прыгажуня» аж пацалункі дала кожнаму.*

13.7.50

*(...) Кніжкі аб Беларусі пакрысе раздаюца – сваё, зразумела, робяць. Сяньня ад імя нашае групы напісаў падзяку ў амэрыканскі ўніверситет за харчовыя пачкі. Вечарам быў канцэрт «La music sacrée» італьянскіх і французскіх кампазытараў. Прасядзеў на терасе. Вечар цёплы, зорны. Калі санаторыя кідаюць ракеты. Заўтра ўгодкі рэвалюцыі – съята.*

14.7.50

*(...) Сяньня вечарам, кажуць, танцуеца на вуліцы. Падчас абеду съпявалі йзноў. Дзяйчата згаджаюцца навучыцца „Ляўоніху”. Дырэктор казай, каб зрабіць дыскусію аб Беларусі. Да адзінаццатае гулялі ѹ доме. Пасыля – на вуліцы ля нашага гатэлю. А тады пайшлі да Анці ў кафэйку, адкуль дыпляматычна змыліся, бо пахла выдаткамі, на якія ні я, ні Вась ня можам пазволіць. А тут, як на злосць, гэтая чума францужанка зь бюро студэнцкага дому ўчапілася, як п'яўка: то ёй есьці хочацца, то піць – спасеньня няма. Ледзь адчапіліся. Па пару танцах на вуліцы развязваліся ѹ пайшлі дамоў. Па дарозе зайшлі яшчэ да сваіх гаспадароў на поўбакала. Народ у кафэйцы п'яны – танцуе, балаганіць. Пратанцаваў яшчэ зь нейкай парыжанкай пару танцаў, Вась таксама. І вось ужо па першай. Алеся з Вадзімам перабраліся ўжо ѹ студэнцкі дом.*

16.7.50

*Да абеду загараў (чытаў кніжку на сонцы). Пад вечар граі ѹ мячыка. Заўтра фармуем каманду ѹ граем матч з пацанамі з суседняга лягеру.*

*Вечарам паказвалі маленкі кавалачак фільму ѹ нудзілі нас дыскусіяй над „дзіцячай проблемай” Францыі.*

*Каб даўжэй застацца ѹ дому, трэба пасъвежчаньне ад лекара. Будзем прабаваць.*

18.7.50

(...) Пэру Робэрту пішу цяпер штодня пакрысе ў форме дзёньніка; думаю, што яму гэта будзе прыемна.

21.7.50

Убей его гром! Трэба вось перакладаць з французскае на ангельскую «*Biélorussie*». Рэфэрят у панядзелак. Вось клопатай. Ну, але неяк адвалицца. Больш як месяц пабыць тут ня ўдасца. Недзе 4-га жнівеня — айда. Цэлля дні гуляеца то ў волейбола, то ў пінпонга. (...)

23.7.50

Назаўтра зьбіраеца «бура». Над домам павісла цёмная хмара (для некаторых) — «*Le discours sur la Biélorussie*» /даклад пра Беларусь/. Некалькі французаў-камуністаў, праўдападобна, аж зьнейкіх газетаў выразкі зьбіраюць, каб давесцьці... ды зрэшты, што яны там даводзіць будуць... Ружа мае абвінаваціць беларусаў у супрацоўніцтве з немцамі ды ў нішчэнні паліякаў. Нашы сымпатыкі рыхтуюць адпор. Папрасілі брашуры, каб азнаёміцца з матарыялам. Здаеца, што там будуць гаварыць іншыя, чымся мы самыя... Ну, пабачым!

24.7.50

Рэфэрят аб Беларусі прайшоў надзвычай ціха. Чытаў Жан з барадою. Даставілі таксама апарат для праекцыі геаграфічных картаў, хоць відаць было надта марна. Старшынём канфэрэнсу быў Аўгустын-дырэктар. Пытаныні ставіліся ў зусім нармальным тоне. Ружу з запі абрэзала пару разоў. Цвірка адказваў на пытаныні па-ангельску цераз Аўгустына. Хвяляваўся крыху й дзеля гэтага ягоная ангельская выходзіла ня гладка. Мадзяры бегаюць ужо з думкай зрабіць гэткі ж вечар пра Мадзяршчыну.

На сяньняшнім дакладзе быў амаль увесь дом, бо нядрэннымі паводзінамі й асабліва добрымі песьнямі здабылося шмат сымпатыў.

26.7.50

Вечар сяньня цудоўны. З паўдня цёплы сувёжы вецер. Месячна. Відаць горы й Мон-Блян, як праз вуаль. Белыя хмары зьліваюцца з горамі й здаеца, што ў хмары — горы, і горы — хмары. Святло санаторыі гарыць і дрыжыць, як дарагая брошка. (...) Дзяўчата недзе пасуседзку пяюць песьні...

27.7.50

Сяньня была экспурсія ў Жэнэву. Нам, як чужынцам, зъезьдзіць не ўдалося. Шкада! Экскурснікам затое сустрэчу добрую падрыхтавалі — павыцягвалі ўсенькае іхнае барахло, ад начных туфляў да польтаў, і завесілі ўвесь ніз і сходы аж да другога паверху — зрабілі нешта падобнае пад універсальны магазын.

Вечарам было кіно: фільм пра нейкага лекара, што прымяніў першы драўляную трубку для аблухоўвання хворых. (...)

Вечар сяньня, заход сонца — асаблівы, надзвычайны. Як прыгожа мняюцца хварбы неба й гораў: ад съветларужовага да ѿмнасінага, і ўсё на працягу поўгадзіны.

29.7.50

(...) Пасьля абеду съпявалі ўзноў на просьбу іншых. «Цыганачку» прыходзіцца паўтараць кожны раз.

1.8.50

Дванаццаць гадзін маршу па горах — гэта ня съмешкі. Але што за экспурсія! Хоць пад канец ды зрабілі. Цэлую ноч спаў трывожна — хая ж каб не праспаць. Пярыў дождж зь пярунамі. У шэсцьць прыйшоў Дзіма будзіць. Мадзяр спаў у нас. Пайшоў з намі. Раніца хмурная, аднак выглядала, што будзе пагода. Усходу сонца за хмарамі ня ўгледзелі. Але што за прыгажосьць раніцай! Ішлі бяз мэтых, бо ня ведалі мясцовасці. Абы ўгору. А Мон-Блян чым вышэй, тым больш грандыёзны. Калі гадзіны 8-ае пасьнедалі ўжо высока над Камблю. І далей на заход. А ягадаў у лесе! — чорных, чырвоных. Ахапак нарваў ды ўдзі, пащытваючы.

На фэрме папілі малака. Ага, вунь урэшце мэта экспурсіі — вялізарная гара перад намі. Француз кажа, што больш за 2000 метраў.

Толькі 10-я гадзіна. Хочучы скарациць шлях, убліся ў такія кусты, што ні ўзад, ні ўперад. Неяк выбраліся на драгу. Ай, які кавалак яшчэ! Угары нейкі шале відаць. Туды — мо купіца што. Кіляграм сыру й два літры малака — 300 франкаў. Абедаем на самай гары. Здалёк недзе, як хор, брыдзе съцяжынкай стада авечак са званкамі. Пастуху нябось задураць за дзень голаў.

Ногі баляць, але ад пары хвілін перадышкі ўзноў съвежыя. Нарэшце — мэта. Абед. Вецер — трэба нацягваць сарочки. А Мон-Блян — што за веліч! Паўдзённы шпіц і цэлая пілка шпіцаў — нешта надзвычайнае. На ўсходзе съвецяцца горы Швайцарыі, на паўдні — Італія. Уга, сънежных гораў колькі! На заходзе далёка зьліваюцца з туманам і хмарамі вяршыны, вяршыны... Паабапал — дзівье даліны. На паўночным-захадзе, пад самым носам на нашым узроўні, востры хрыбет дзікай скалы са сънежнымі лапінамі.

Па абедзе — *sieste* /перадышка/. Недзе пад другую пачынаем зыходзіць іншым бокам гары. Строма. У шкураных туфлех сълізка. На шчасьце, у мяне белыя гумовікі. Весь дык у начных тэпцях — пацеха. Лезем рэчышчам высаҳлага ручая. Ня страшна, аднак трэба асьцярожна. Да Камблю, відаць, кавалак дарогі. Няўжо на Саляни трэба будзе ѹсьці? Зьбліся на рэшце, ня туды пайшлі. Пытатца, пытатца трэба!..

Хая ж каб дажджу ня было! Нарэшце выбіліся на дарогу. Гадзіна добре хады яшчэ. Вадзім з Алесем паперліся наперад.

*Камблю. На пляцы колькі чалавек у сетку рэжуць. Зьбіраецца на добры дождж. Пасыля душу крыху асьвяжыўся. Жаклін папрасіла на шклянку кавы з сухаром. Деванаццаць гадзін хады чуваць у целе. Дождж пайшоў на добрае. Што цяпер? Па вячэры некалькі партыяў у пінпонга і – да сябе ў гатэль.*

#### 3.8.50

*Вось і разъвітаньне, ды якое! Адрасоў назьбіралі цэлыя кучы. Ад трох дзён ужо ў нас дапытваліся, калі съпявача будзем. Па абедзе пяялі крыху – падабаюць. Дамовіліся ўзноў на палавіну пятае. Здаецца, што хочуць накруціць пару песняў. Тым лепш. Даў упісацца ў альбом Аўгустыну.\**

*Пасыля сіесты – разъвітаньне, песні, фармальнасць час зоймуць. У амэрыканкі адрас трэба будзе абавязкава ўзяць. Файнае разъвітаньне!..*

*(Паўтары гадзіны пазней) Накруцілі чатыры песні на пліткі: „Разъвіайся, сыры дубе”, „Беларусь” (Дзіма й Вась), „Цыганачка” й „Арол”. Разъвіталіся з Раманам /француз расейскага паходжжанья/ хвілінаю цішы паводле славянскага абычаю.*

#### 6.8.50

*Парыж. Неяк уладзіліся. За два дні зацягалаіся да съмерці. Прыймыліся ў сп. Шыманца. Цясnota.*

#### 7.8.50

*Учора хадзілі аглідаць Парыж у вечаровыим строі. Цацка! Бадзяліся па асьветленых бульварах. Народу аж кішыць, хоць Парыж цяпер лічыцца пустым, бо ўсе амаль парыжане павыяжджалі на адпачынак. Затое чужынцаў гэтулькі, што праісьці нельга. Дзе ні глянь, дык усё з плянамі Парыжу шукаюць патрэбных мясыцінаў. Мы хоць ужо разъбіраемся крыху, аднак Вась карты з рук ня выпушчае. Учора ўдзень хадзілі ў „Інваліды” паглядзець на гроб Напалеона ды ў вайсковы музэй. Сфатаграфаваліся на Аляксандраўскім мосце. Пазаўчора хадзілі ў Ласінскі квартал, дзе слайная Сарбона, Пантэон і, нарэшце — Нотрэ-Дам. Аглідалі Парыж з самага верху Нотрэ-Дам. Дзень перад гэтым мы з Васем былі таксама на Трыумфальнай арцы. Што за любата! Агульны малюнак Парыжу менш-больш цяпер маем. Усё-ткі ні да Лёндану, ні да Брусселя яго не параўнаеш. Тут табе кожны бульвар, кожны пляц, амаль кожны будынак дзе асалоду. Проста прыкоўвае зрок, ачароўвае. Яшчэ пару дзён і трэба будзе брацца „дамоў”.*

\*Аўгустын напісаў у альбоме (у перакладзе з французскае): „Я вееру, што гэтая сустрэча ў Камблю нас, студэнтаў з розных краінаў, прынесла вам гэтулькі ж радасці, надзеі і даверу, колькі ў нам самым. Мы не размаўляем тымі самымі мовамі, але гэта – супольнасць сэрцаў, больш беспасярэдня, больш трывалая, якая зяяўляеца меркаю пазнання ў шчырага сяброўства”.

7.8.50

Вэр-Галян (пад Парыжам) Начуем у бараку спадарыні Ніны /Абрамчык/. Прыехалі папаўдні. Зрабіла нам абед зь вішнёўкай, халадніком, памідорамі і г. д. Хадзілі на парагадзінны прамэнад. Вечарам пакапалі крыху агароду. Мясцоўасць тут дачная. Прыгажосць!

Заўтра мо ў Вэрсалль. Сяньня атрымаў ад пэра дзесяць тысяч. Трэба будзе зматваца хутчэй. Спадарыня Ніна радзіць зьезьдзіць яшчэ ў Фонтанблё, а таксама ў тэатр парыскі.

8.8.50

Бурная дыскусія ў Кавалеўскага /Аўгена/. Начуем у яго.

9.8.50

Сяньня мне дваццаць чатыры. Яшчэ адзін мінуў. Гэты раз съяткуецца выпадкова ў Парыжы. Дзе будзе наступны раз, калі будзе? Час неспакойны /Карэйская вайна/. Спадзяюцца чагосці на зіму. Усяроўна – суджанага канём не ад'едзеш.

Папаўдні хадзілі ў музэй ваксовых фігураў: у магічную залю, пакой крыных люстраў і г. д. Пабачылі шмат прыгожых рэчаў. Купілі на пятніцу білеты на ад'езд. За тыдзень гэты выпарыліся тут, як у лазні. Вечарам купіў пару бутэлек чырвонага віна – на „замочыны”. Эх, гады – колькі іх яшчэ прыдзеца абмочваць тут віном і сумам? (...) Заўтра выбіраемся ў Вэрсалль. Трэба даць упісцаца Іонцы /Шыманец/ у альбом.

10.8.50

За гэтты тыдзень сьпёкі напацеліся так, што ўвесь адчуваешся, як аблеплены клеем. Параскашуюся ўжо душам у Лювэне.

Вярнуліся з Вэрсалю. Змоклі, як куры. Дождж якраз разыйшоўся, калі выйшли з палацу ў парк. Пойнага вобразу парку мець не маглі з прычыны пагоды, аднак сам палац – пазалочаныя мармаравыя пакоі з дыванамі і малюнкамі, галярэя малярства – усё гэта ачароўвае, як у казцы. Трэба будзе папрачытваць гісторыі, звязаныя з гэнымі часамі і людзьмі, каб замацаваць сабе поўны малюнак палацаў, музэяў, Парыжу й Францыі на агул. Былі ў а. Льве. Паелі ў яго. Развіталіся. Са спадарствам Шыманцамі вып'еца зараз пару бутэлек віна, спакуемся і заўтра раніцай — на Паўночны вакзал. Хопіць, выгуляліся. Перу Робэрту трэба было б маленькі падаруначак купіць, але адумаліся запозна.

## У чаканьні пачатку навучальнага году

11.8.50

Брусэль. Тут ужо пахне „хатай” – адчуваешся крыху больш пасвойску. Дзень гарачы, аднак здаецца, што ў Парыжы пякло больш, чым тут. Падругое, на граніцы праверкі ніякай не рабілі, хоць у нашага суседа па

купэ бэльгийскія жандары апаролі бутэлькі віна, за якія зрабілі яму авантuru.

Забіраючы валізкі ў Парыжы на вакзале, замест спадзяваных 600 франкаў заплацілі толькі (па шчаслівай памылцы!) 64 франкі. За рэшту (605) купілі пэрч чарнільны прыбор з Эйфэлевай вежай, Трыюмфальны аркай і царквой Св. Сэрца. Усё выйшла як найлепш! На станцыі разъвіталіся яшчэ із сп. Рыдлеўскім.

Брусэль пасьля Парыжу выглядае мініятурненъкім. Асабліва адчуваеца цесната на вуліцах пасьля шырокіх, пышных парыскіх бульвараў і авэню. За пару гадзін, пасьля раскошнага халоднага душу, будзем расказваць пэрч й тым, каго застанем у Лювэне, пра сваё даўгое падарожжа. (...)

12.8.50

*Лювэн. (...) Плянуем на восень ізноў пачаць „Наперад!”. Трэба будзе хутка брацца за вершы ды пераклады ўсіх папулярных песняў – гэта неабходная рэч для выцісканья ў моладзі /песеннай/ расейшчыны й пальшчызны.*

13.8.50

*Хадзіў з Рагулямі ў кіно. Паказвалі „Avec le sourire” /з усьмешкай/. Сама ідэя вельмі добрая: усьмешка ў жыцці шмат памагае й аблігчае. Шкада, што не заўсёды можаш здабыцца на яе.*

Да пачатку акадэмічнага году заставалася яшчэ пайтара месяца. Братва была ў разъезьдзе – хто над морам, хто ў манастыры. Час выкарыстоўвалі на апаноўваньне мовы недалёкіх ужо заняткаў. Нам зь Дзімітруком давялося правесьці месяц на працы ў фэрмэра у валёнскай (французская моўнай) частцы Бэльгіі недалёка ад Льежу. Памагалі каля хлявоў і гумна, стагавалі сена.

У дзёньніку я запісаў: „Гэтymі днямі больш, як заўсёды, думкі круцяцца ля дому, ля маці. Цэлы дзень пры працы, асабліва пры манатоннай, праходзіць у успамінах – іхны прыемны солад ніколі мусіць ня сьціхне, шмат памагаючы праводзіць час. Дні, здарэнні, эпізоды, малюнкі мінулага з такой прыемнасцяй паўтараюцца перад вачыма нязлічоны лік разоў. А ў цэнтры – мама...”.

За сталом у фэрмэра мы з Паўлом перажылі невялікі культурны шок. Прывыкшы дома есьці мяса соленае, у ніякім выпадку салодкае, мы былі зьдзіўленыя, калі нам падалі курыцу з салодкай яблычнай кашкай. Падумалася: дзівакі гэтая бэльгійцы – ня ведаюць, з чым курыцу есьці! Але з часам прызналі ім працыю – пасоленая кураціна з салодкім яблычным соцам (а яшчэ прыпраўленым карыцаю) – сталася пасьля запраўды першакляснай стравай.

24.9.50

*Былі ў Льежы. На зборку прыехала ўсяго шэсць чалавек /работнікаў/.  
Пагутарылі за півам крыху ды на гэтым і кончылі.*

*Увечар віталіся ўжо ў Лювэне з усёй братвой, якая вярнулася з-над мора. Так, адзін маленькі этапік жыцьця кончыўся – папрацавалася, ну і добра. За тыдзень пачынаецца новае. Папрабуем.*

29.9.50

*Сяньня пераняў грашовыя справы /каса, зь якое пакрываліся штадзённыя выдаткі студэнцкае грамады/ ад Барыса /Рагулі/. Клопатаў хіба што будзе крыху, але будзем уцягвацца. Гэтыя дні хадзілі пакрысе ў кіно. Два разы пэр фундзіў. Сяньня самі хадзілі на „Three came home” /„Трох вярнулася дамоў” — амэрыканскі фільм/. Была нагода зъезьдзіць у наступны панядзелак з пэрам на прыняцьце ў індыйскую амбасаду, аднак нельга будзе выкарыстаць з-за ўрачыстага адчынення ўніверсытэцкага году, якое адбудзеца ў панядзелак.*

30.9.50

*Сяньня атрымалі „аржан дэ пош” /„кішэнныя грошы” — на асабістую выдаткі — кожнаму месячна па 150 бэльгійскіх франкаў/. Ужо 12-я ночы, а ў хаце яшчэ ні души: хто ў бары на піве, хто ў „Ратмане” на танцах, а хто яшчэ дзе. (...)*

1.10.50

*Чытаю „Maximes et pensées” /правілы й думкі/ дэ Ля Рошэфуко. Спадабалася адна думка: „Калі мы даём адпор сваім парывам, дык гэта хутчэй таму, што яны слабыя, а не таму, што мы моцныя”.*

*Ну, вось і пайшоў навучальны ўніверсытэцкі год — тое, аб чым столькі гадоў мройлася, чаго так нецярпіва чакалася...*

*Адкрыццё акадэмічнага году пачалося паходам ад галоўнага будынку ўніверсытэту ці, лепш сказаць, ад канцылярыі. Наперадзе йшлі съязгі, сярод якіх на гэты раз быў і беларускі съязг, за якімі рухаліся прафэсары, дацэнты й іншая брація. Пасля малебну гэткім жа парадкам, як і дасюль, зайдлі ў канцэртную залю, дзе рэктар урачыста, пасля даўгое прамовы, абвесьціў год пачатым. Сяньня ён асабіста прывітаў нас, калі мы прыйшли са съязгам ва ўніверсытэт. Братва ўся, ня толькі нашая, п’е. Кафэйкі пазапаўняныя студэнтамі.*

*Нашыя таксама ходзяць крыху пад газам.*

*У магазынах раскупліваюцца папера, алавікі, папкі й іншае.*

## Першы год навукі

Ніжэй зъмешчаныя выпісы са „Справаздачы Беларускага Студэнцкага Згуртаванья”, якую пісаў у форме дзёньніка сакратар БСЗ Васіль Шчэцька

/ВШ/, а таксама з майго дзёньніка /ЯЗ/. Матарыял са „Справаздачы” выбраны галоўна той, які мае дачыненъне да сяброў Дванаццаткі, а таксама да агульнае атмасфэры й да культурна-грамадзкае дейнасьці студэнтаў.

(ВШ) Беларускае Студэнцкае Згуртаванье ў Лювэне заснавалася ў 1949 годзе. БСЗ пачало існаваць у ня вельмі добрых абставінах матарыяльных, але з часам, дзякуючы заходам сп. Прэзыдэнта М. Абрамчыка, калегі /Барыса/ Рагулі ды першых сяброў, Згуртаванье пачало мацнець. Калі ўдалося стварыць Камітэт Дапамогі Беларускім Студэнтам, куды ўвайшлі праф. Дэніс, а. Робэрт ван Каўэлярт (*Robert van Cauwelaert*), а. Артс (*Aerts*), мадэмуазэль Дэ Лянуа (*De Lannois*), мадэмуазэль Дэ Валь (*De Wael*), беларуская група пачала расьці й высоўваца на адно зь першых месцаў у Лювэне сярод чужынцаў. У 1950 г. БСЗ напічвае 31 сябру. Дзякуючы а. Робэрту, БСЗ пакуль што знаходзіцца ў добрым матарыяльным стане. Стараньнямі Згуртаванья ў чэрвені 1950 г. ўдалося перавезьці зь Нямеччыны сп. праф. /Міколу/ Равенскага ў Лювэн і пачаць працу Ансамблю Беларускай Народнай Песьні. Звычайны агульны сход сяброў БСЗ 27.11.50 выбраў наступны склад ураду на 1950/51 г.: старшина — Жылік Міхась, заступнік — Кукель Часлаў, сакратар — Шчэцька Васіль, скарбнік — Цвірка Ўладзімер, сябра — Запруднік Янка.

5.11.50

(ЯЗ) Пазаўчора прыехаў сп. Прэзыдэнт /Мікола Абрамчык/. Прывеў з сабой шмат цікавых паяшаючых вестак. Сяньня ў Жадэнавай залі /Жадэн — съятар-прафэсар; залія насупраць беларускага студэнцкага дома/ адбыўся маленькі зъезд работнікаў, на якім сп. Прэзыдэнт расказаў свае ўражаньні з падарожжа ў Амэрыку. Канцэрцік прайшоў добра. Гасьцей было каля 20. Здаў Кукелю /Часлаў/ абавязкі адносна /студэнцкага/ дому. Із сп. Равенскім трэба будзе пад'ехаць да Кузьменкаў па народныя песьні / Кузьменкі — работніцкая сям'я з Палесься/. Мо сёе-тое новае знайдзеца.

11.11.50

(ВШ) Сп. М. Равенскі прачытаў для сяброў хору рэфэрат аб пяяньні.

19.11.50

(ВШ) Айцец Аўгэн /Смаршчок; съятар Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы/ служыў першую сваю службу ў студэнцкім доме (Hoover Pl. 8). Пры гэтым а. Аўгэн высьвяціў дом.

24.11.50

(ВШ) Калега Рагуля Б. з а. Робэртам паехалі ў Рым. БСЗ паслала альбом для кардынала Тысэрана.

26.11.50

(ВШ) А 15-й гадз. адбылася жалобная акадэмія ў чэсьць 27-х угодкаў Слуцкага паўстаньня. Рэфэрат чытаў Цімафеічык Тодар. Пасля рэф-

рату хор адсьпяваў колькі жаўнерскіх песьняў; былі прадэкламаваныя две вершы. Акадэмія закончылася нацыянальным беларускім гімнам.

Былі высланыя чатыры студэнты на правінцыю дзеля прачытаньня рэфэратаў аб Слуцкім паўстанні.

#### 5.12.50

(ВШ) Вечарам адбыўся „картэж” Ecole Speciale. Картэж быў ня вельмі вялікі й спэцыяльнага нічога не адбылося. З боку БСЗ заслугоўвае на ўвагу тое, што кал. Кіпель /Вітаўт/ падчас картэжу так накрычаўся, аж ахрып.

#### 6.12.50

(ВШ) А 15-й гадз. пачаўся „картэж”. Сябры БСЗ ўдзельнічалі таксама, але без асаблівых рухаў. У часе паходу ніводнаму нічога ня сталася, толькі вечарам кал. Арэшка /Аляксей/ дастаў раз гумаю ад паліцыі.

Адзначалі Дзень съв. Мікалая /патрон студэнтаў/ у рамах БСЗ. У прыгатаваныні бралі ўдзел Шчэцька В. і Вініцкі Л. /Леанід/. А 8-й гадз. вечарам сабраліся ўсе студэнты ў съяўтліцы й зараз жа съв. Мікалай прынёс падаркі (падаркі ў суме каштавалі каля 840 фр.). Пасыля, калі съв. Мікалай пакінуў грамаду, за здароўе яго выпілі па чарцы віна. Вечар закончыўся песьнямі.

Аб тым, як лювэнскія студэнты адзначалі дзень съв. Мікалая, свайго патрона, спачатку ў часе заняткаў, а пасля на вуліцах гораду, я апісаў крыху ў этудзе А. Будзіча „Лювэн” („Наперад!”, №24, студзень 1953)

### КАРТЭЖ

Шостага сьнежаня. Съвяты Мікола – дзень студэнцкае свабоды. Ужо з самага ранняня, на лекцыях, пачынаецца бамбардаванье прафэсаравае цярплівасці: выбухаюць пэтарды й ракеткі, граюць пішчалкі, звоняць будзільнікі, у паветры лётаюць папяровыя самалёцікі й пляскатыя чорныя каплюшыкі разгубленых манахаў, а над усім уздымаецца пах паленеа серкі ды іншых хімічных „пахкіх” субстанцыяў. Знутры й звонку накіроўваецца гэты шматтонавы й шматпахкі зълепак у вушы й нос прафэсараў. Ня верачы ў посыпех, яны намагаюцца суняць разбушаваны студэнцкі натоўп.

Папаўдні – картэж. Жывая лявіна студантэрыі залівае вуліцы й пляцы. Трэба выладавацца, выкрычацца, вышумецца. Места раптоўна ажывае, маладзее, падбадзёрваецца.

Картэж бурным патокам коціца па вуліцах. Вушам – як вытрымаць. Наперадзе – карэта ізь Съв. Міколам. Навакол паяцы, клёўны, маскі, размаляваныя на ўсе магчымыя адценіні. Далей трактар цягне цэлы фургон піўных бочак (ах, каб жа яны былі поўныя!), а на са-мым канцы, прымацаваная за дышаль ад фургону, едзе ў малюсень-

кай клетачцы... рабенькая курачка, якая так зъдзіўлена паглядае на дзікія танцы вакол яе.

Манаху, што пацікавіўся выглянуць праз вакно, раптам загарэлася ў барадзе пэтарда. Нейкаму дзядзьку — з крыкам „шапо!” — зьнялі з галавы каплюш ды папрасілі раскланяцца на ўсе бакі (бач, ты — буржую!). Там зноў некага высадзілі з самаходу й „ветліва” папрасілі запяць што-небудзь. Падумаў... і запяяў — абы баржджэй адчапіцца...

Шум, крык, съмех. П’еца піва. Пабраўшыся за руکі, гуляюць „у хвост”.

Трэба карыстаць з дня, бо заўтра йзноў за працу...

Пасьля — на пляц ля ратушы. Сюды зыходзяцца групамі, каб пацаць найвялікшую прыемнасць сьвята — задзіркі з паліцый, падмачаванай на гэты дзень новымі сіламі. Зачэпкі, перадражніваньне, кіданьне пэтардаў. Пасьля зраўнаважаныя „шпікі” ад усё больш задзірлівага захоўваньня студэнтаў пачынаюць выходзіць зь цярплівасці. Канчаецца ўсё на гумовых палках, ды часам на пару „ліхтарох” пад вачыма, за якія выліваецца помста, ужо ўвечар, на парковых лаўках, дарожных знаках ды на ўсім, што пападае пад руку.

#### 7.12.50

(ВШ) *Cercle International /Міжнародны кружок/ ладзіў съв. Мікалая для студэнтаў-чужынцаў, дзе ўдзельнічала й БСЗ. Зборка ўсіх нацыянальнасцяў адбывалася на Hoover Place 22, дзе кожная нацыянальнасць давала нейкія мастацкія нумары. Беларуская група дала дзьве песні хорам („Мароз” і „Ты чырвоная каліна”), адзін танец („Лявоніха”) і салёвы нумар — „Драйляны дом” /словы Масея Сяднёва, музыка Алеся Карповіча/ (съпляваў Сенікоўскі Юры). Пасьля заканчэння вечару, найбольшай неспадзеўкай было тое, што не далі падаркаў (а дзеля чаго ўсе й прыйшли). Назаўтра як падарак БСЗ атрымала 10 кг цукру, брускі сыру й скрынку гарчыцы.*

Сябры адсюль вывелі, што съв. Мікалай із Cercle International паказаўся незавідна, бо цукар, сыр ды гарчыца нічога ня маюць супольнага із съв. Мікалаем.

#### 15.12.50

(ВШ) Сямнаццаць асобаў хадзілі ў Grande Rotonde /вялікая актавая залі/ на даклад ген. Андэрса В. /польскі генэрал/. Задэманстраваць пратест не ўдалося, бо ён спэцыяльна не закранаў пытаньня „ўсходніх земляў” і ня было дыскусіі над дакладам.

#### 18.12.50

(ВШ) Атрымалі праграмы на наш канцэрт. Ад гадзіны 16:30 самаход з галоснікам аб’яўляў па Лювэнэ /па-французску й па-флямандзку/, што а 20-й гадз. мае быць беларускі канцэрт. /Былі таксама развезеныя праграмкі ўва ўсе ведамыя нам бары./

Канцэрт пад кіраўніцтвам камп. Равенскага адбыўся ў залі *Grande Rotonde*.

Каля 8-й гадзіны пачала зьбірацца публіка. З важнейшых асобаў прыбылі: віцэ-рэктар біскуп *Litt* біскуп Слосканс, праф. Дэніс, абат Жадэн (*Jadin*), а. Робэрт, а. Артс, а. Бэдарэ (*Bedoret*) ды колькі іншых прафэсароў універсытэту.

Калі ансамбль выйшаў на сцэну, праф. Дэніс прывітаў публіку, прадставіў ансамбль, паіфармаваў крыху аб беларускіх студэнтах і перадаў паўнамоцтвы нашаму канфэрэнсье Жоржу Лыславу /ліяніст, студэнт мэдыцыны/. Жорж даў кароткі зъмест першых трох песняў (рэлігійных) – што ён рабіў перад кожнай сэрыяй песняў. У праграме канцэрту былі рэлігійныя й беларускія народныя песні ў выкананні ансамблю, чатыры салёвыя ў выкананні Ю. Сенькоўскага, два танцы („Крыжачок” і „Мяцеліца”) у выкананні чатырох параў (адна зь дзяўчат была бэльгійка) ды музычная частка („Вялікая сюіта” М. Равенскага і „Варыяцыі на беларускія народныя тэмы” Ж. Лыслава ў ягоным жа выкананні).

Канцэрт удаўся дзякуючы добраму выкананню, народным строям ансамблю ды ўпорнай працы праф. Равенскага. На біс былі выкліканыя: „Крыжачок”, „Мяцеліца”, „Марш партызанаў” (Сенькоўскі), „Ой вяду бяду” (ансамбль).

19.12.50

(ЯЗ) Ужо па першай раніцы. Заседзеліся крыху ў Рагулі. Адсьвяткавалі адбыцьцё першага канцэрту сп. Равенскага ў Любене, а таксама ягоны дзень народзінаў і, сяньня ўжо, съв. Міколу (хоць запраўдны Мікола, думаю, будзе яшчэ сяньня вечарам съвяткавацца). Канцэрт, хоць дэфіцитны, але выйшаў надзвычайна. На студзень ужо маем запросіны недзе пад люксэмбургскую граніцу. Удасца мо зарганізаваць наагул турнэ па Бэльгіі. Аадным словам, усё на добрай дарозе. (...)

19.12.50

(ВШ) Увечары адбыўся „канфэранс” /даклад/ а. Робэрта й кал. Рагулі. Яны здалі справа здачу зь іхнае паездкі ў Рым. З гутаркі вынікла, што за час побыту ў Рыме ім удалося навязаць сувязь із шмат якімі высокімі асобамі Ватыкану ды асягнуць пазытыўныя (хоць пакуль у тэорыі) рэзультаты: надзеі на атрыманьне стылэндыя ў наступны год, а нават на заснаваньне беларускай гімназіі ў Бэльгіі. Пры tym удалося крышку наладзіць беларускае акадэміцкае жыцьцё ў Рыме.

23.12.50

(ВШ) Адбыўся калядны вечар у *Cercle Social Universitaire* /універсытэцкі таварыскі кружок/. Сяброў з БСЗ было 27. Вячэра цягнулася ад 18-й да 23-й гадзіны. Вечар складаўся з супольнае вячэры, а ў міжчасе паасобныя групы студэнтаў съпявалі калядкі. Усе атрымалі падарункі.

25.12.50

(ЯЗ) Учора езьдзілі ў Ойпэн /Ойпэн-Мальмэды – нямецкамоўны раён паўночна-ўсходній Бэльгіі/ у санаторыю са сваёй часткай канцэрту. Цэлую ноч правялі ў дарозе. А другой гадзіне ночы слухалі ў Ойпэні літургію (там народ па-нямецку моліцца й гутарыць), а трэціяй у нейкім рэстара-не пілі за сяброўства з флямандзкімі студэнтамі. (...)

(ВШ) Адбываўся калядны вечар у БСЗ з удзелам а. Робэрта. Вечар прайшоў у сяброўскай атмасфэры.

27.12.50

(ВШ) Праф. Славінскі /паляк зь Лёндану/ зрабіў даклад у сьвятыні БСЗ – „Фэдэрацыя Сярэдній Эўропы”. Присутнічала каля 10-ці сяброў БСЗ, 4-х украінцаў. Вялікіх дыскусіяў ня было.

30.12.50

(ВШ) Ад 20-й гадз. да 1-й была студэнцкая забава ў Cercle Social. Ад БСЗ было 17 прысутных. Забава была як забава, але дзяўчата танца-ваць ня ўмелі, за выняткам некалькіх.

31.12.50

(ЯЗ) Так, зьбіраемся сустракаць яшчэ адзін Новы... Выглядае пры-намся, што ён будзе запраўдным новым... Ну, што ж, хай будзе! Шмат чаго ёсьць здабыць, траціць – нічога... хіба жыцьцё...

Вечар, дзякуючы пэру, падрыхтаваны зусім добра. Хлапцы, здаецца, маюць цвёрды намер упіцца сяньня.

1.1.51

(ВШ) У 10:00 гадзін пачалася афіцыяльная частка спаткання Новага году ў сьвятыні БСЗ. Пачаткам была малітва „Магутны Божа”, пасьля чаго ўрачысты тост з уступным словам сказали кал. Жылік /Mixas/ і а. Робэрт. Каля 1-й гадз. пачалі прадаўжаць танцы – частка ў сьвятыні, а частка дзе хто мог. Цырымонія закончылася каля 5-й гадзіны.

Спадарыня Рагуля Людміла нарадзіла дзяўчынку ў першых хвілінах Новага году. Калегі Жылік, Жытка /Янка/, Запруднік, Саёнак /Зора/ і а. Робэрт уручылі праф. Дэнісу падарунак (кнігу пра любенскі Hotel de Ville /ратуша/) з нагоды ягоных заручын.

3.1.51

(ВШ) 23-х сяброў БСЗ езьдзілі на цэлы дзень у Бруссель з а. Робэртам і праф. Дэнісам. Зьведалі музэй, дзе праф. Дэніс шмат выясняў адносна некаторых абразоў. Елі абед у Bon marché, пасьля чаго частка пайшла йзноў у музэй, а частка ў горад (кіно). Пад вечар усе спаткаліся ў кафэ Mort subite /раптоўная съмерць/, дзе падвячэралі й папрабавалі ведамага флямандзкага піва gueze. А 20-й гадз. ўсе выбраліся ў тэатр, дзе пабачылі аперэтu Si j'étais rois /Калі б я быў каралём/.

6.1.51

(ВШ) Ладзілі супольную куцьцу. Запрошаныя былі а. Робэрт і іншыя чатыры асобы. Прыехалі госьці-работнікі. Куцьца пачалася малітвай. Пасьля прамаўлялі к. Жылік і а. Робэрта. Вячэра складалася з сямі страваў, вельмі добра прыгатаваных. Усё прайшло зусім па-сямейнаму. Пад абрусам было сена й у часе вячэры ўсе прабавалі цягнуць на „доўгі лён” і на іншыя прыкметы. Пасьля вячэры съпявалі калядкі й песні наагул.

7.1.51

(ВШ) А 10-й гадз. пачалася Божая служба ў съвятыні ЕСЗ. Служыў а. Аўгэн і съпявалі студэнцкі хор. Адбыўся супольны калядні абед з удзелам а. Робэрта й гасьцей. Пасьля абеду былі танцы пад патэфон аж да 5-й гадзіны.

15.1.51

(ЯЗ) Быў з пэрам у Брусселі. Паказваў мне будынак і салёны свайго дзядзькі – Старшыні Палаты Прадстаўнікоў. Вячэралі ў італьянскім рэстаране. І ўрэшце пабылі на опэры „Фаўст”.

16.1.51

(ВШ) Сенькоўскі Юры браў удзел у студэнцкім канцэрце клясычнай музыкі, ладжаным Cercle Jeunesse Municipale /Кружок муніцыпальнай моладзі/. Сенькоўскі пеў частку Баха па-нямецку. Ягоны выступ быў удачным.

19.1.51

(ЯЗ) Вадохрышча. У нашым доме а. Аўгэн адслужыў абедню. Папаўдні адсъвятковалі хрэсцібіны Рагнеды-Ганны (дачка Барыса й Людмілы Рагуляў).

20.1.51

(ВШ) Ансамбль езьдзіў у Бруссель пець рэлігійныя песні ў Eglise de St. Sacrement de Miracle у праграме „Хрысьціянская еднасць”.

21.1.51

(ЯЗ) Съпявалі ў Брусселі ўзвозу – у царкве дамініканцаў. Пасьля канцэрту епіскап /Баляслай/ Слосканс пагутарыў з намі крыху, падымаючы пост за „вольную, незалежную, хрысьціянскую Беларусь”.

23.1.51

(ВШ) Ансамбль езьдзіў у Бруссель пець у Eglise Notre Dame du Rosaire. Пасьля выступу ўсе былі запрошаны на віно.

25.1.51

(ВШ) Ансамбль езьдзіў у Бруссель пець у Eglise St. Henri. Присутнічаў на службе монсіньёр Чэнто, папскі амбасадар у Бэльгіі.

28.1.51

(ВШ) Каля 15 сяброў былі на вечары расейскіх студэнтаў /Дзень Таць-цяны/.

4.2.51

(ВШ) Адбыўся агульны зъезд Саюзу Беларусаў Бэльгіі ў доме БСЗ. Перад зъездам а. Аўген адслужыў Божую службу. Ансамбль даў частку канцэрту для прыежджых.

16.2.51

(ВШ) Большая колькасць сяброў хадзілі на вечар да в'етнамскіх студэнтаў.

25.2.51

(ВШ) Ансамбль даваў канцэрт у Льежы. Езьдзілі самаходам. Залі была вельмі добрая. Людзей прыбыло на канцэрт каля 50. Кацэрт прайшоў вельмі добра. (...)

26.2.51

(ЯЗ) Езьдзілі з Паўлюком у Брусэль. Дзень правялі ў бібліятэцы, вечар – у тэатры. Люсі-Анн дастала для нас два білеты ў сэнатарскую лёжу. Пазнаёміла з бацькамі.

21.3.51

(ВШ) Прыехаў Янка Філістовіч з Парыжу.

Філістовіч прабыў у Лювене нядоўга, да 9 травеня. Трымаўся ён неяк збоку ад грамады, выглядаў самотным, у нашу супольную дзейнасць не ангажаваўся, сваімі плянамі не дзяліўся. Рэтраспэктыўна ўжо, можна дадумоўвацца, што далейшая ўніверсітэцкая навука ня была ў яго на першым пляне. У кнізе „Філістовіч. Вяртаньне нацыяналіста” (выд. „Наша Ніва”, Менск, 1997, б. 42) Аляксандар Лукашук падае ягоныя слова з савецкага пратаколу: „У сакавіку 1951 г. ... я прыехаў у Лювэн і быў залічаны на 4-ты курс гістарычнага факультэту”. Можа ён так і казаў, але на чацверты курс ён ня мог быць залічаны, бо ня меў для гэтага дастатковай асьветы, і ня прыгадваю, каб ён хадзіў на заняткі. Лювэн для яго быў, відаць, месцам роздуму перад вялікай пастановай.

25.3.51

(ВШ) Раніцою ўсе сябры былі ў а. Робэрта на вялікодным разгаўлені. А гадз. 13:30 адбылася акадэмія, прысьвечаная 25-му Сакавіку. Пасля быў съвяточны абед з удзелам а. Робэрта. Па абедзе танцавалі й забаўляліся.

26.3.51

(ВШ) Увесь ансамбль езьдзіў у Льеж. Там была адслужжана служба Божая а. Аўгена на ўльежскім аддзеле СББ з нагоды 25 сакавіка. Былі прысутнымі:

ф5-7  
(37)

З кампазытарам М. Равенскім у дарозе на канцэрт у Льеж. 26 III 1951 г.

дэлегацыя казацкая, прадстаўнікі ад калмыкоў і ад украінцаў. Рэфэрат аб 25-м Сакавіка чытаў кал. Цвірка. Ансамбль прыняў удзел у канцэрце, які адбыўся ў Lycée Léonie de Waha. Выступала пяць нацыянальных групай: бэльгійцы, беларусы, украінцы, расейцы й казакі. Залая была перапоўнена гледачамі. Перад выступам кал. Рагуля пайфармаваў пра беларусаў і Беларусь. У дзізвюх частках канцэрту ансамбль выканаў восем песняў, два народныя танцы, а Сенькоўскі пропяяў „Марш партызанаў”/першыя слова маршу: „Съяззамі край увесь съякае, прыгон зноў Беларусь цярпіць...”.

8.4.51

(ВШ) Ансамбль ездзіў у Льеж пець рэлігійныя песні ў украінскую царкву. (...)

28.4.51

(ЯЗ) Заўтра Вялікдзень, другі раз тут, у Лювэне. (...) Пэр рыхтуе памаленьку рэчы для Паўлюковага й майго ад'езду ў Італію. Мо прыдзеца ехаць зь Людаю (Рагуляй) у Ліль (паўночная Францыя) на тэлевізійны выступ – трэба рыхтаваць акампанімент (на акардыёне). І гэты раз, як і заўсёды, думкі чамусьці блукаюць недзе каля хаты. Мо таму, што Вялікдзень там быў такі далёкі ад тутэйшага. Глядзіш цяпер усяроўна як у іншы съвет і дзівішся: якое вялікае гэта было шчасьце перажыць гэткія хвіліны! Як там заўтра будуць съяткаваць? Зы пірагамі, з бульбай, са съязьмі? Б'е дванаццаць... Хрыстос Уваскрос, мама! А я мо вярнуся ішчэ калі-небудзь...



ф5-8  
(38)

Студэнцкі хор Міколы Равенскага на канцэрце ў Льежы, 26 сакавіка 1951 г.



ф5-9  
(39)

Мамэнт адпачынку перад Беларускім студэнцкім домам (на фоне — будынак університета бібліятэкі). Зьлева: Алець Марговіч, Міхал Равенскі, Міхал Шуст (кухар студэнцага домау), Вітаўт Кіпель, Хведар Мазура (у беларускіх студэнцкіх шапках). Красавік 1951 г.

29.4.51

(Я3) Божая служба была сяньня надзвычайная – запраўды адчувалася, што Хрыстос Уваскрос. Разгаўляліся ўсе разам. Быў пэр Робэрт. Сяньня, між іншага, ягоныя ѹмяніны. Пасьля абеду, калі мы пайшли вала-чобніцаць, пабыўшы ў Рагулі, зайшли і да пэра. Ён, пасклікаўшы сваіх вучняў /манахаў/, выслушаў нашую валачобную, выпілі па чарцы, а пасьля запялі яму яшчэ „Слуцкія ткачыхі”. Быў надта задаволены. Думалі зайсьці да прафэсара Дэніса, але яго ня было ўдома. Валачобніцтва закончылі ў а. Аўгёна, а пасьля – да сп. Равенскага.

1.5.51

(ВШ) Кал. Шчэцька ўзяў першае месца на конкурсে танцаў, ладжаным у залі АВС у Лювэне.

9.5.51

(ВШ) Выехаў сп. Філістовіч у Парыж пасьля побыту ў БСЗ каля двух месяцаў.

19.5.51

(ВШ) Цвірка, Запруднік і Рагуля Л. ездзілі ў Ліль дзеля выступу на телевізіі. Цвірка пеў „Чалавек жонку б'е” і „Маю грошы” /гэтая апошняя – з аперэты М. Равенскага на слова Дуніна-Марцінкевіча/, а Л. Рагуля пела „Сокал”, „Охці мне ох” і „Замуж пайсьці – трэба знаць”.

20.5.51

(Я3) А 3-яй гадзіне раніцы вярнуліся зь Лілю. Тэлевізія ня была ўжо такай страшной – каб не гарачыня, якая там утвараеца ад штук трывіцаці пражэктараў.

Беларускія народныя песні-солё Людмілы Рагулі пад мой акампанімент на акардыёне, а таксама съпесі Цвіркі, пайшли добра. Нарваліся на нейкую журналістку, якая прыехала разам з намі. Распыталася. Пайн-фармавалі. Зъмесціць артыкул у тыднёвіку гораду Монс. Казала, прышле гэны нумар. Пэр прыехаў з Рыму. Пачынае падрыхтоўваць наш з Паўлюком выезд. Прывёз таксама з сабой партрэт кардынала Тысэрана з прысьвятай „кіраўніком студэнцкага дому”.

28.5.51

(ВШ) Быў запрошаны да нас епіскап Слосканс з нагоды яго 25-годзьдзя епіскапскай працы. Ансамбль прывітаў епіскапа одаю (музыка М. Равенскага, слова С. Ясеня), пасьля старшыня БСЗ сказаў прывітальнае слова. Уручылі юбіляру кветкі, альбом і запісаную оду. Епіскап падзякаваў і сказаў колькі словаў аб сваёй працы /частка якой прыйшла ў Беларусі/.

30.5.51

(Я3) Закончыўся наўчальны год. Няма прыямнейшых і прыгажэйшых лекцыяў, як лекцыі апошняя. Пачуцьцё, што нешта зроблена, так прыем-



У Брусялі ў дзень вясельля праф. Дэніса: (злева) Уладзімер Цьвірка, Мікола Равенскі, Янка Запруднік, Але́с Марговіч. Чэрвень 1951 г.

на казыча съведамасьць як студэнту, так і прафэсару, думаю. (...) I ці ж не вялікая гэта праўда, прыпомненая сяньня прафэсарам? — „Усё йдзе ў забыцьцё й нябывае, што не шэдэур, што не мастацтва. Чаго ня зынішчаць людзі, тое час зынішчыць. Перажыве толькі мастацтва, прыгаство, веліч, шэдэур...” I ці на варта было б на гэтым месцы задумацца, што кожны з нас упаасобку, як і цэлая група разам – гэта мастакі вялікага беларускага твору, які мае так шмат аспэктаў, і што веліч гэтага твору залежыць ад нас самых.

#### 2.6.51

(Я3) Гулялі ў прафэсара Дэніса на вясельлі. Езьдзілі нэдзе за Брусялль да бацькоў ягонае жонкі. (...) Вянчаў сам рэктар Лювэнскага ўніверситету / біскуп ван Ўаенбэрг/. Пасьля пайшлі на „гульбішчу”: выпілі па пару чарак й „закусілі” цыгарэтамі. Пафатаграфаваліся /ансамбль і колькі сяброў былі ў народнай вопратцы/, папяялі ды вярнуліся галодныя, як вайкі, дамоў.

#### 13.6.51

(ВШ) Прэзыдэнт М. Абрамчык, будучы колькі дзён у Лювэне, падзяліўся са студэнтамі сваімі ўражаньнямі з паездкі ў Рым. Ягоны даклад заняў каля 2-х гадзін.



У Брусаўі ў дзень вясельля праф. Дэніса: (зьлева): Пайлюк Урбан, Янка Запруднік, Уладзімер Набагез, Мікола Равенскі, Леанід Караваць, Алеся Марговіч. Чэрвень 1951 г.

30.6.51

(ЯЗ) Такая прыемная змука!.. Нешта падобнае адчувалася некалі пасъля добрае ранішняе шыхты ў капальні ў пятніцу пасъля адпрацаванага тыдня, калі варочаўся ў гостэль з шасьцю ці сямю фунтамі ў кішэні... Толькі цяпер не пасъля тыднёвае працы, а пасъля гадавое, і ня з фунтамі ў кішэні, а са съведамасцяй аб посыпеху ў экзаменах. Як добра, як прыемна адчуць, што нешта зрабілася, што нечага дасягнулася (хоць з такім выслікам і хваляваньнем!). Цяпер можна гаварыць канкрэтна аб падарожжы ў Італію.

12.7.51

(ВШ) Калегі Цьвірка й Запруднік паехалі на Кангрэс Студэнтаў на Выгнаныні ў Мюнхэне.

13.7.51

(ЯЗ) Мюнхэн. Ізноў старая Нямеччына. Так і паняслось „рамантычнай” мінуўшчынай. Усё перад вачыма: ад узарванае міны ў Чаромсе /у Польшчы, калі ехалі на заход улетку 44-га/ аж да агнёў Ротэрдаму...

Цэлую ноч у дарозе. Цягнік набіты ангельцамі – у Аўстрыю на „голі-дэй” пруцца – *to have a nice time /правесыці прыемна час/*. Пагаманілі крыху. Як хутка ўсё прыпамінаецца. (...)

18.7.51

(Я3) Мюнхэн. Чатыры дні й ноч, і кангрэс кончаны /мы зь Цвіркам — дэлегаты ад беларускага студэнцтва/. У выніку ўсяго мяне нагрузкілі віцэ-прэзыдэнцтвам. Урэшце можна будзе выспацца...

28.7.51

(Я3) Удалося адпусьціць паўдня на зьведаньне Мюнхэну. Пачалі ад Нямечкага музею. Што за багацьце! Ад найскладаных апаратуў аж да рэактарных вугальных ды солевых капальняў. У *Das Haus der Kunst* /Доме мастацтва/ прабеглі па мадэрных малюнках, а пасля па клясыках. Багатая калекцыя Рубэнса, Рэмбрандта ды іншых вымагае, зразумела, не гадзіну, а цэлы дзень, каб магчы нацешыцца гэтымі шыкарнымі творамі. (...)

## Неспадзяванае падарожжа ў Бэрлін

Улетку 1951 г. нам зь Цвіркам неспадзявана надарылася нагода пабыць у Бэрліне — узяць удзел у арганізаванай амэрыканцамі й заходнімі немцамі акцыі ў адказ на фэстываль моладзі камуністычных краінаў ва Ўсходнім Бэрліне. Мэта контракцыі была — прыцягнучы у Заходні Бэрлін з усходняга як мага больш моладзі, каб пераканаць іх у перавагах дэмакратычнага ладу жыцьця. Мы спадзяваліся, што на фэстывалі будзе хто-небудзь з падсавецкае Беларусі.

У міжнародным пляне час быў напружаны, канфрантацыя паміж Усходнім і Заходнім народа. У красавіку 1950 г. Саветы зьбліі над Латвіяй разьведвальны самалёт амэрыканскага флёту (загінула 10 асобаў). У травені 500 тысячаў асобаў у Заходнім Бэрліне дэмантравалі супраць камунізму, а ўва ўсходніяй частцы гораду гэтулькі ж дэмантрантаў прайшло пад чырвонымі сцягамі. У чэрвені альянты прызналі Заходній Нямеччыне права на сваю замежную палітыку й адкінулі савецкую прапанову (разылічаную на нэутралізацыю Нямеччыны) аб'яднаць краіну ў адно цэлае. Бонскі парламант прагаласаваў за далучэнье Заходній Нямеччыны да дзяржаваў Эўрапейскага Рады. Бон і Токіё наладжвалі прымірэньне з учарашнімі ворагамі, заходнімі альянтамі. Дзякуючы свайму катэгарычному антыкамунізму, паступова выходзіла зь міжнароднае ізоляцыі франкаўская Гішпанія. У 1950 г. Вашынгтон аднавіў нармальныя дачыненія з Мадрыдам і прызнаў яму крэдыты па праграме Пляну Маршала.

Хмары на ўсходзе й на захадзе пачалі згушчацца. Камуністычны Кітай рухаўся да саюзу з Москвой. Пагрозылівасць міжнароднае сітуацыі завастрылася ў чэрвені 1950 г., калі паўночнакарэйскія войскі перакрочылі 38-ю паралель, запачаткаваўшы Карэйскую вайну. За падбuxторанье да гэтага кроку паўночных карэйцаў Вашынгтон абвінаваціў Москву. У адказ на карэйскую агрэсію Рада Бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю, якая ўпаўнаважвала ЗША й іншыя краіны на ваенную дапамогу Паўдзённай Карэі.

Рэха Карэйскае вайны прагучэла й на беларускім эміграцыйным панадворку. Прэзыдэнт БЦР Радаслаў Астроўскі заклікаў беларускіх эмігрантаў ісьці дабраахвотнікамі на карэйскі фронт на баку войскаў ААН. Гэта выклікала буру спрэчак у беларускім эміграцыйным друку, дзе й так ляцелі пырскі ад узаемных абвінавачаньняў паміж „крывічамі” й „зарубежнікамі”. Зразумела, нікага вайсковага набору сярод эмігрантаў на карэйскі фронт БЦР не праводзіла. Хоць беларусы там былі, у тым ліку й некаторыя нашыя сябры па Рэгенсбургу-Міхэльсдорфе: Кастусь Вайцяхоўскі, Алег Дубяга й Юрка Каляда. Але былі яны ў Карэі як жыхары Злучаных Штатаў.

Карэйская вайна толькі ўзмоцніла адчуваньне няўхільнасці паширенъя збройнага канфлікту паміж дэмакратычным Захадам і камуністычным Усходам. У ліпені 1950 г. былы прэм'ер Вялікабрытаніі Чэрчыль падаў свой аўтарытэтны голас перасьцярогі перад магчымасцяй выбуху Трэцяй сусьветнай вайны. Амэрыканскі Кангрэс прызначыў 1,2 міліярду даляраў на падтрымку змаганьня з камунізмам у розных краінах сьвету.

У гэткай атмасфэры заходня-ўсходній канфрантациі рыхтавалася ў Заходнім Бэрліне прапагандавая акцыя радыёстанцыі „Вольная Эўропа”, накіраваная на моладзь, якая зьяжджалася ва Ўсходні Бэрлін на вялікі міжнародны фестываль. Мы з Валодземем Цьвіркам /якога я па старой звычы зваў Вадзімам/ узялі ў ёй удзел, які я задакумэнтаваў у сваім дзённіку.

#### 1.8.51

~~У самалёце. А восьмай гадзіне раніцы вылецелі зь Мюнхэну авіялініяй Air France на чатырохмоторным самалёце ў Бэрлін. Народу – чалавек 60. Нашая група асобаў з 20. Ну, нарэшце першы раз у паветры. Засталося яшчэ, як казаў той, на падводнай лодцы паплаваць. Крыло самалёту засланяе крыху, але відаць нядрэнна. Пагода шыкарная зь лёгкай смугой. Ляцім ня надта высака. Усеўся ля вакна. Збоку сядзяіць Дзіма. Цераз паўтары гадзіны будзем ужо ў Бэрліне, калі... Ну, хіба ўсё будзе, як дасюль...~~

~~Бэрлін. Прыехалі сюды з аэрапорту недзе па адзінаццатай. Домік прыемны, але крыху цеснавата, бо шмат народу. Цэлага паўдня займаліся пісанінай – падрыхтоўкай да акцыі: адозвы, пераклады, лісты.~~

#### 2.8.51

~~Ужо за поўнач. Ніяк не падходзімся яшчэ зь перакладамі тэкстаў (часта даволі дурнаватых) да выстаўкі „Радыё Свабодная Эўропа”. Пад вечар прыходзілі госьці – дзесяцёх нямецкіх студэнтаў, зь якімі гутарылі на самыя розныя тэмы. Распытваліся яны ў нас, распытваліся мы ў іх. Знаёмства гэтае трэба будзе скарыстаць, каб дастаць, калі магчыма, ува ўсходнім сэктары крыху беларускіх кніжак.~~

~~Зайтра паёду мо памагаць рабіць плякаты й надпісы для выстаўкі. На вечар дырэктар перадачаў „Свабоднай Эўропы” містэр Барбэр запрашае нашу 14-нацыянальную грамаду (чалавек 42) на прыняцьце.~~

## 3.8.51

Да абеду езьдзілі рабіць карэкту плякатай; заўтра паеду мо сам рабіць іх. Да нядзелі трэба, каб было ўсё гатова. Вечарам адбылося прыняцьце ў гатэлі *Am Steinplatz*. Усё было пышна падрыхтавана: добра паелі й папілі. Быў Барбер. Тыльпіх, кіраўнік „Баёвае групы супраць бесчалавечнасьці”, сказаў пару прывітальных словаў. Пасьля зноў пілі, елі й дыскутавалі.

Што за інтэрнацыянал! Справа ў мяне сядзеў эстонец, злыева – баўгарац, латышка, чэх і г. д., насупраць – альбанец, украінец, амэрыканец і г. д. Гутарыца на ўсіх мовах: з адным – па-німецку, з другім – па-французску, з трэцім – па-ангельску. Як добра ведаць мовы й магчы сказаць сёе-тое!..

Назад вярнуліся на таксі, бо падземнай чыгуңкай было ўжо запозна. Нэрвова чалавек крыху напружаны, але ў гэткай атмасфэры ўсё гэта расцісненнае. Пабачым, што будзе тварыца ў нядзелю. Няўко й зь беларусаў прынясе каго-небудзь на выстаўку?..

## 4.8.51

Крыху нуднавата. Арганізацыя гэтай цэлай гісторыі з выстаўкай, з радыёперадачамі нешта надта нівыразная. Ніхто нічога ня знае, а калі знае, дык маўчиць. Нешта ўсё мямляць, віляюць хвастом ды загаворваюць зубы. Славакі, туркестанцы, украінцы й беларусы, відаць, тут не на месцы. Па радыё гаварыць ня можам, нацыянальнага сцягу вывесіць ня можам. „Не гаварэце завойстра, ня лайце зашмат, без палітыкі, без палітыкі!..” Хочуць палітычную барацьбу весьці, гаворачы пра Пляtona, Сэнэку ды Пампадур... Трэба будзе ў „Бацькаўшчыну”/беларуская тыднёвая газэта, якая выходзіла ў Мюнхэн/артыкул напісаць.\* Пасьля вячэры хадзіў з Зарэвам (баўгарац, журналіст з Парыжу) на праходку. Між іншага, запытаўся ў мяне: „Ці ня думаеце вы, што ўкраінцы рыхтуюцца пасьля вайны, якое яшчэ няма, стаща намеснікамі Савецкага Саюзу?” Так, часам выглядае на гэтая... У нашым доме сяньня сацыялістычная моладзь ладзіць патанцулькі. Пазычый у баўгарца кніжку аб Ялце /Ялцінская канфэрэнцыя/. Калі вочы дазволяць, пачытаю крыху.

## 5.8.51

Вечарам хадзілі на прыняцьце да нямецкіх студэнтаў. Была там група амэрыканскіх студэнтак. Прайшло нядрэнна, толькі крыху заафіцыяльна: увесь час за сталамі.

(...) Выглядае тут так, што нашае супрацоўніцтва з радыё „Вольная Эўропа” на гэтых пару перакладах і закончыцца. Тым лепш... Сяньня быццам бы мелі адкрыць выстаўку. На ўсходнім сэктары ўжо пачалася. Пра перабежчыкаў пакуль што ня чуваць.

\*Артыкул, ці лепш сказаць рэпартаж, я напісаў – гл. I. C. „Аб Бэрлінскай трагікамэдыі”. – *Бацькаўшчына* №70, 19.9.1951.

6.8.51

Выстайка ўжо лічыцца адкрытай, хоць яшчэ ня ўсё скончана. Сяньня ўжо была маса *FDJ*-цаў /Фэдэрацыя нямецкай моладзі/ з усходняга сэктару. Мы пыталіся пра беларусаў – нічога ня знаюць. (...)

Ад Валодзі /Дунца/ атрымалі трывалі пачкі літаратуры.

7.8.51

Пад вечар езьдзілі да др. Гільдэрбрандта – туркестанец, украінец і я – на гутарку аб „нямецка-расейскім сяброўстве”. Др. Гільдэрбрандт, як і ягоныя супрацоўнікі, відаць, мае добрую волю стварыць эўрапейскае супрацоўніцтва. Існасьці гэтага, што яны разам з расейцамі робяць, яны сабе не ўяўляюць. Усход Эўропы для іх – гэта суцэльны туман з гледзішча палітычнага, сацыяльнага й культурнага. Слухалі нашую гутарку з шырока расчыненымі вачыма, бо для іх – гэта ўсё новыя рэчы.

8.8.51

Да абеду мелі *Versammlung* /сход/. Нейкі мадзярскі журналіст зрабіў нам даклад аб „мікрофоне”, г. зн. аб працы на радыё. Пасъля абеду меў службу пры выстайцы. Рабіць там няма чаго. Чытаў пакрысе.

9.8.51

Раніцай быў містэр Барбер. Гаварыў пра магчымасці перадавання па рыдё дыялёгай у тых мовах, якія маюць свае сталыя радыёстанцыі. Варты было б і нам напісаць што-небудзь.

Па абедзе езьдзілі ўтрох – туркестанец, украінец і я – гаварыць з *Katpfgruppe* /"баявая група"/ наконта сяньняшняга выступу па рыдё й перад публікай у *Titania Palast*. Ну, зразумела, нічога ня выйшла, і тым лепш, бо ў «великорусскую лавочку» ўлезьці, дык сам замажашся й іншых умажаш. На вечар усё ж хадзілі. Народу было шмат. Гаварылі ў агульным нядрэнна, а паляк, і нам обэрбургермайстар Ройтэр, призналі Украіне ѹ Беларусі права на свабоду. Нашыя дыскусіі, што вядуцца тут ад часу нашага прыезду, відаць, не пайшли надарэмна. Але ўсё ж расейшчына моцна сядзіць тут. (...)

10.8.51

Перад абедам быў др. Тыльліх. Гаварыў пра вольнай Эўропе. Па ягоных словам, *Katpfgruppe* ня мае нічога супраць незалежнасці народаў Савецкага Саюзу. Прасто інфармаваць іх пра праўдзе пра справы Усходу. Перад ім прыяжджаў таксама з *Rias* /амэрыканская радыёстанцыя ѹ Бэрліне/ па інтэрв'ю. Цьвірка сказаў там пару словаў. Заўтра а 6-й раніцы перадаваць быццам бы будуць. Пачуць мусіць ня прыдзецца.

Пасъля абеду меў крыху службы пры выстайцы. (...)

11.8.51

Дзень прабадзяўся па месце. Хадзіў з пацанкай з Усходняга Бэрліну ѹ кіно. Ну ѹ наваліла іх у заходні сэктар – усе вуліцы заладованы. Па адзені

пазнаеш, хто з „Вэсту”, а хто з „Осту”. Каб іх усіх паставіў у калёны, дык зрабіў бы большы парад, чымся там на ўсходнім сэктары. (...) Сяньня перайшлі два чэхі з усходняга сэктару. Мы сваіх хіба не дачакаемся... Пасьля ўчараашняга вечару/вечарына, танцы/чалавек чуеца няяк крыху не на месцы: шукаеш ці чакаеш нечага (мо некага), сам ня ведаючы чаго.

## 14.8.51

У пакой дыскутуеца справа начных лякаляў. Эстонец і румынец, што ведаюць усе лякалі навылет, падаюць усе даныя й кошты. Трэба будзе хоць з раз схадзіць у адзін ці другі. Тут ёсьць пару славутых лякаляў, якія неадлучна належаць да надта характэрных рысаў Бэрліну.

Сяньня быў у расейскай зоне – зусім прыпадкова, праз дурноту шофэра. Добра, што быў з намі мадзяр, які ведаў, што гэта расейская зона й набярёжны крыку. Яшчэ ня было запозна завярнуць назад. Сталася гэта на Potsdamerplatz, зь якога цераз руіны відаць маса съязгоў, плякатаў, чырвани... Пасьля ездзілі на славуты Branderburger Tor – літавец, латыш, мадзяр, эстонка, дзьве дзяўчыны з FDJ і я. Зьеведалі манумэнт, пастаўлены на славу савецкім героям, што „загінулі за свабоду Савецкага Союзу”. Чатыры чырвонаармейцы з аўтаматамі стаяць на варце. З адным прабаваў гутарыць па-французску (у гэтых час мадзяр фатографаваў) – не разумее. Кажа: „Ты энгліш?” „Не, — кажу, — я франсэ”... На гэтым і скончылі. Страшнаеата крыху, калі глянеш на аўтаматы ды ўяеши сабе блізіню небяспекі.

Побач стаіць спалены Райхстаг, зарослы травой зьвярынец зь некалькімі ўцапелымі статуямі. Перад „Торам” з аднаго боку вуліцы стаіць дошка з надпісам „You are leaving British Sector” /Вы пакідаеце брытанскі сэктар/, а з другога боку вуліцы — „Der Anfang des demokratischen Sektors” /Пачатак дэмакратычнага сэктару/. Над „Торам” хлеща чырвоны съязг. Па другі бок -- съязгі, надпісы, плякаты й групкі моладзі паглядаюць у недасяжнасць „другога сьвету”.

Пасьля былі на стадыёне, дзе ў 1936 г. адбывалася Шостая сусьветная алімпіяды – надзвычайнай будыніна на сто тысячаў людзей зь некалькімі скульптурнымі прыкрасамі побач у трауніках. На каменных табліцах павыбіваныя прозвішчы алімпійскіх пераможцаў. На вячэру вярнуліся назад. Галоўнае з Бэрліну пабачыў ужо й буду мець пару здымкаў.

## 16.8.51

Ноч у Бэрліне... да раніцы. Пачалі ад славутага начнога лякалю Resi. *Formidable* /надзвычайна!/ Найлепшае – гэта Wasserspiel – ігра фантану пад гукі аркестры. Адзіная характэрнасць у Бэрліне: на сцэне фантан – самыя розныя формы й камбінацыі формаў, самыя розныя колеры. На сценах паабапал таксама паўладжваныя фантанчыкі ў залатым съяўтле. Пры кожным стале тэлефонны апарат і нумар, што відзён здалёк. Хочаш затэлефанаваць да дзяўчыны за нейкім там сталом – запрасіць

*да танцу – калі ласка... Тут пад рукой Rohrpost: хочаш напісаць запіску – напісаў, спусьціў у кругленькай баначцы ў дзірку ў поручні, і паветрам панесла ў цэнтралю, а адтуль – на паданы нумар.*

*На сярэдзіне залі вісіць куля зь люстэрачкаў. Тушыцца ствятало, з двух бакоў пражэктары мняюць сваё святало й куля круціцца. Глядзіш на яе й здаецца ўся заля вакол ходзіць. Народу поўна. Пад канец пасвабаднела крыху. А трэйцяй раніцы паехалі далей.*

*Maskenbar... Два акардыёны, чырвонае сьвятало, дэкальтэ, кароценькія спаднічкі... Таўсьцюха, што прадае піва, і тая ў кароценькай – страхоцьце... Адтуль паехалі яшчэ ў адно месца. Амэрыканцу, што ехай за намі, ня можна было туды, дык пайшли ў бар насупраць. Бабы п'яныя – толькі падыходзь. Ну, зразумела, фіци-міці патрэбныя. Тут яшчэ выглід па бакалу і – дамоў. Па дарозе запыніла паліцыя, але абыйшлося ціха. Захутка ехалі быццам бы. За дваццаць шостая. Трэба прыкархнуць крыху... (...) Вечарам прыходзілі нямецкія студэнты на дыскусію. Акрамя др. Бэрдзімурата /туркмэн/ і мяне, з нашых больш нікога ня было. Іх было чалавек сем. Наибольш забаўляў іх Бэрдзімурат. Я зьнейкім на праблему будучае Эўропы зъехаў (праблема, якая асабліва тут, у Бэрліне, апошнім часам дыскутуецца бязупынна). Як пасьля аказалася, ён сам поўрасеоц, прынамся ягоная маці расейка. Ня дзіва, што яму й хочацца расейскую палітыку ад Мікалая II пачынаць ды галоўна, каб гэта ўсё як-небудзь без вайны ўладзіць.*

*Да аўторка (дзень ад'езду) будзе поўна розных вечароў, сустрэчаў, бэшпрэхунгаў /абміркоўванняў/.*

#### 18.8.51

*Субота. Першая гадзіна. Што за фатальны вечар быў учора. Tatjana!.. Каштавала крыху, але добра, што разам яшчэ адзін латыш быў – кошты ўдвох пакрылі (па 18 марак). Але што гэта ўсё значыць?! Здалося нам чамусьці, што дзяўчына гэтая ня чыстай справай займаеца. Можа й шпіёніць яна крыху. Зрэшты, у страха вочы вялікія. Вячэралі разам. Пасьля ў Maskenbar трапілі. Выглід віна, патанцеваў крыху (шыкарна танцуе). Ва-семнаццаць ёй, мэдыцыну ў Роштаку студыюе. Інтэлігентная бабка... На адзінаццатую з чээрцяй съпяшаліся на U-Bahn (мэтро) і (чорт пабяры!) нарваліся на ейнага Freund'a, а на U-Bahn спазніліся. Прыехалі такси.*

*Можа ўзаўтра йзноў на выстаўцы будзе. Што ж, халера, з грашыма слаба. Ну, пабачым.*

#### 19.8.51

*З Тацьцянай справа выяснялася крыху. Учора прыходзіла зноў із сваім „знаёмым”. Пры праверцы дакумантаў адным паліцаем аказалася, што яна мае два пашпарты: адзін з Роштаку, а другі, новенькі, выстаўлены тут, у Бэрліне. А галоўнае – замужняя (18 гадоў)! Здаецца, што ейны „фрайнд” – ці ня мужык ейны. Сяньня ўжо ня прыходзіла. А ўсё ж, як дзяўчына – дыямант!.. Учора а 10-й было адкрыцьцё Адзінаццатага агульна-*

га зъезду прадстаўнікоў нямецкага студэнцтва. Прамаўляў Якуб Кайзэр, міністар Бундэсрэгірунгу /фэдэральнага ўраду/ ў прысутнасці шматлікіх „эфдэётлераў” /FDJ — арганізацыя ўсходняніямецкай моладзі/. Па абедзе пачалося паседжаньне. Прачытаў на ім і пакінуў презыдыуму зъезду прывітальны ліст ад ЦБАА /Цэнтралі Беларускіх Акадэміцкіх Арганізацыяў/, які мы тут напісалі.

А чацвертай гадзіне Бэрдзімурат, Лабунька /Міраслаў, украінец, студэнт зь Лювэну/ і я езьдзілі да др. Гільдэрбрандта, дзе якраз быў і маёр Клімов. Шукалі кампрамісу для супрацоўніцтва між немцамі ды народамі Савецкага Саюзу. Ну, ведама, да нічога не дайшлі. Скарыйсталі нагоду, каб узяць у Клімава аўтографы да ягонае кніжкі „*Berliner Krem!*”.

Ноч і раніцу прагулялі па горадзе: Дзіма, турак Калія ды я. Ад дзесятага да дзесятага. Аббегалі палавіну месца — спачатку было ўсюды зацесна, а пасля запуста. Пад раніцу напароліся на турэцкі лякаль „Рома”. Ну, тут далі дыхту. Але й па кішэні стукнула: шклянка піва — дзіве маркі!

Дзяйчат дамоў адvezьці не ўдалося, хоць праседзелі да дзесятага раніцы. Сяньня ладзілі *Abschiedsabend* /разъвітальны вечар/. Крыху патанцаваў. Змучыўся, як ліха, бо заснуў усяго пару гадзінаў перад абедам.

Зайтра ў дарогу...

## У Рыме – бібліятэка й экскурсіі

23.8.51

Лювэн. У наступную сераду ёдзем далей /у Італію/: пэр, Паша /Урбан/ і я. У гэты час трэба напісаць пару рэпартажоў з праежджанага. Алесь /Марговіч/ вярнуўся з Ангельшчыны. Прывёз мне адрас і здымкі Колі Печанка /сябра зь Mira/. Напісаў яму ліст і цікава будзе сустрэцца.

Засыцрога: Зь ніжэй прыведзенага запісу ня трэба рабіць высновы, што мы ў Бэрліне дапушчалі палавую распусту. Далёка ад гэтага — там была чистая рамантыка, плятанізм ды сэксуальнае фантазіянье, часамі з падхмеленай галавой.

26.8.51

Цікава, як мняеца ў чалавека пагляд, ці сьветагляд і, цесна звязаны з гэтым, паводзіны. Канкрэтна: месяц падарожжа, рэстараңаў, вылівак і жанчын, і ўжо цягне далей. Да чаго?.. Хто яго ведае — бадзяцца хочацца, танцеваць нашчыльна й г. д... Можа й грэшна, але на кожную спатыканую спадніцу глядзіш цяпер вачыма вось гэткага бадзякі. Чалавек рабіцца больш нахабным, больш цынічным, хоць гэта ня прыймае зусім страшных разъмераў. Межы ёсьць межы... Аднак, як той прафэсар Дэніс казаў пазаўчора, калі мы з Паўлюком складалі яму візит: „*Le voyage forme la jeunesse*” /Падарожжы фармуюць моладзь/. Цяпер ясна, бо адчуў на сабе, як могуць, пад уплывам сацыяльных ці маральных абставінай, тварыцца распусцьнікі.

Усё ж глыбока памыляеца той, хто цвёрдзіць, што ў 25 гадоў чала-  
век канчаткова сфармаваны з гледзішча харктару й съветагляду. А мо-  
ня ўсе такія, як я?..

## 30.8.51

Нарэшце пасълі шасьці ці восьмі месяцаў дачакаліся таго, аб чым  
столькі марылася й столькі гаварылася /падарожжа ў Італію!.. Пагода  
цудоўная. Выяжджалі зь Любэну – узыходзіла сонца й над сенакосамі віуся  
туманок. Съвет увесь інакш сяньня выглядае... Увечар, праехаўши  
Францыю, правядзём вачыма заходзячае сонца ў Швайцарыі.

*Люксэмбург.*

Паміж дзесяттай і адзінаццатай праехалі бэльгійска-люксэмбургскую  
мяжу. Направа ляжыць шэры Люксэмбург: ашчыкатураня шэрым цы-  
мэнтам дамы й графіставыя стрэхі. Места супакою ў ціхае ідыліі...

*Страсбург.*

Духата... Абедалі ў Францыі. Папрабавалі апэрытыву: *Dubonnet*,  
*Bordeau*, белага віна й лікёру. Цяпер піва хочацца.

*Праглядаю крыху італьянскі Assimil /падручнік італьянскае мовы/.*

*Швайцарыя.*

А пятай гадзіне былі ўжо ў Балі. Прыйдзенца яшчэ пабачыць добры кава-  
лак Швайцарыі. Купіў бутэльку піва – выпілі ўтрох. Пачынаюцца горы.  
Тут, як выглядае, усе паравозы электрычныя. Гледзячы на горы, прыпа-  
мінаюцца добрыя часы ў Камблю.

## 31.8.51

*Італія.* У Міляне мусілі мяняць цягнік на Вэнэцыю. Ледзь убіліся. На  
сядзячае месца слабая надзея. (...) Вобраз Швайцарыі яшчэ ня зынік з ва-  
чэй, асабліва ілюмінаванае возера й горы. Гэта была запраўдная казка!..  
Яе ў слова ня ўложыш, каб перадаць тое, што перажылося. Асабліва  
з агенчыкамі на горах – не разъбярэш, дзе агні, а дзе зоркі. (...)

*Вэнэцыя.* За дзень наладавалася столькі ўражаныя, столькі малюн-  
каў і здарэньняў, што дзень гэты выдаецца цэлай эпохай. Раніцай, каля  
сёмай гадзіны, былі ўжо ў Вэнэцыі, брудныя, змучаныя. З гатэлем справа  
не пайшла так лёгка, як уяўлялі сабе – прышлося палазіць крыху, пакуль  
знайшли пансіён *Vicintoro*. З усіх чатырох вокнаў від на мора, абтокі, ган-  
долі й кавалак места. Ясна, было не да спання пасълі таго, калі крыху  
абмыліся ды пасънедалі. Яшчэ ніводзін горад не зрабіў на мяне такога  
моцнага ўражаныня. Гэта запраўданае места палацай, зялёна-блакітнае  
вады, сонца, гандоляў і, як выглядае, нядрэнных дзяўчатамаў. (...)

## 1.9.51

*Флярэнцыя.* Тут усьпелі агледзець сёе-тое. Забадзяліся да паўсы-  
мерці. Бачылі статуі *Мікеянджэля* ды іншых мастакоў зубіла перад па-  
лацам Мэдычы. Аглядадаць ёсьць столькі, што даводзіцца толькі абмяжо-  
ўвацца стварэннем агульнага вобразу агліданых рэчаў.

*Начуем у манастыры, што стаіць на краю места на гары і зь якога відаць Флярэнцыя, якая разылілася ў агнёх і агенчыках паднізам.*

*За гэтых колькі дзён падарожжа выдалі пару дзесяткаў тысяч ліраў. Спадзянемся, што пэрава кішэння выцягне.*

#### 2.9.51

*Раніцай, хоць із спазненінем, адслухалі пэраву багаслужбу. Учора прапанаваў нам адслужыць па-славянску з нашым прыпейваньнем. Ясна, мы не згадзіліся, знаходзячы абаснованыя апрайданыні.*

*Да абеду зьеведалі музэй Gli Offici – адзін з двух найвялікшых у Флярэнцыі, дзе знаходзяцца творы найвыдатнейшых італьянскіх скульптараў, маляроў ды рэпрадукцыі грэцкае скульптуры. Пасыль адпачынку хадзілі йзноў у места. Куплі білеты на Рым. Зьеведалі Santa Maria Nova, дзе адбываўся сабор уніі ў 1439 г. і дзе паходаваны бізантыйскі патрыярх Язэп /Ізыдар?/, які памёр тут жа пасыль падпісаныя акту уніі. (...)*

*Вячэралі ў манастыры. Вечар правялі ўтрох на лавачцы, разглядаючы асьветленую Флярэнцыю і дыскутуючы над пытаньнем зараджэння, сучаснасці і прышласці сяброўства пэра Робэрта зь беларускімі студэнтамі. Паводле яго, усё прыйшло праз Божую волю. Дзяякуючы ёй, Ragулі і нашым добрым якасцям, ён стаўся тым, кім ён ёсьць цяпер. Ніякіх падзякаў для яго асабіста ня хоча чуць. Дзякаваў за тактойнасць да Паўлюка з майго боку, калі, прагульваючыся, я яму/пэру/шапнуш, каб ён заняўся крыху Паўлюком, які чуўся сяньня ѹ па абедзе слабавата. Заўтра трэба будзе ўстаць раней, каб магчы быць на літургіі, якую служыць пэр...*

#### 4.9.51

*Учора да абеду ѹ пасыль дааглядалі Флярэнцыю. Але ўсё гэта глупства ѹ пароўнаныні з ночай ѹ нашым San Miniato. Што за кашмар, і што за камары! Мо каб вокнаў не адчынялі, дык ня так было б. Заснуў толькі недзе калі чацвертай, а палавіна сёмай ізноў бзынкалі над вухам, каб яны падохлі. Да абеду хадзілі глядзець Pitti – другі вялізарны музэй. Такое скопішча мастакоў твораў, што ўвайшоўшы чуешся прыдушаны ўсім гэтым і, зразумела, за гадзіну часу нельга разгледзець усё дэтальна. Пасыль абеду наведалі San Marco – манастыр з творамі – некаторыя надзвычайнай сілы – Фра Анджэліка.*

*У Рым прыехалі учора ўвечар. (...) Сяньня хадзілі глядзець на базыліку сьв. Пятра – не стае словаў, каб выказаць прыгастство гэтага бясцэннага твору!.. Пасыль абеду йзноў бадзяліся ад манумэнту да манумэнту. Пэр з гордасцю паказвае нам горад съв. Пятра.*

#### 5.9.51

*Пачалі працу. Да абеду ѹ Bibliothèque de l’Institut Oriental. Пэр так добра завіхаўся, што зараз жа перад намі ляжала куча твораў Пірлінга аў суадносінах між Рымам і Расеяй. Ня думаю, каб мы знайшли там шмат.*

Можна будзе з большага перагледзець іх. Затое ёсьць шмат іншых рэчаў, зь якіх мы напэўна скарыстаем.

*Атрымалі па сорак тысячау італьянскіх ліраў. Гэтага павінна стаць нам да канца. За дзень, за памешканье й яду, плоціца тысяча, а рэшта на іншае. (...) Пэр у пятніцу /пазаўтра/ ад'яжджае.*

#### 6.9.51

*Хадзілі на Форум Мусаліні – стадыён, дзе меліся адбывацца ў 1940 г. алімпійскія гульні – рэч, якую нельга раўняць са стадыёнам Гітлера ў Бэрліне. Там – масыўнасцьць, блёк, маналіт, нешта накшталт Калізэю рымскага; тут – маствацтва, грацыя, багацьце й ня меншая магутнасць... Басейн, праўда, меншы, але з пакрыцьцём, з шыкарнай тэррасай і непараўнаныя прыгажэйшы. Заўтра, калі дазволіць пагода, пойдзем плаваць.*

#### 7.9.51

*Раніцай хадзілі з пэрам у „Пропаганду” – аддзел катапіцкае акцыі, што займаецца місіянерствам. Там, быццам бы, мae нешта быць аб Беларусі, якая ў свой час (а можа й цяпер) разглядалася, як краіна для місіянераў (!). Па дарозе завязалася гутарка з пэрам аб нашай дысэртациі. Па-ягонаму выходзіць, што трэба пісаць аб суадносінах Ватыкану зь Беларусі і што немагчыма гаварыць аб палітычным характары, г. зн. даводзіць беларускасць Вялікага Княства Літоўскага й падобнае, бо, бач, гэта не на тэму й могуць абрэзцаць падобныя рэчы. Я сказаў яму, што ў гэткім выпадку гэта будзе работа дэструкцыйная з сучаснага гледзішча й што гэтага мы рабіць ня будзем. Памякчэў крыху. Трэба час ад часу прывучаць яго да гэтае думкі. (...) Сустрэліся сяньня выпадкова з Фэліксам Рутэнам /Feliks Ruthen/. Журналіст (кажа, адстаўны цяпер), галяндзец, вясёлы тып... Слухалі беларускія перадачы з радыё Ватыканау. Гаварыў сп. Конюх /Пётра/. Ясна, тэма й тэкст – усё гэта ён атрымоўвае гатоўкае. Ну, але ўсё ж беларускія перадачы.*

#### 8.9.51

*Дзень правялі ў бібліятэцы. Столікі кніжак! Відаць, яны тут ужо па сорак гадоў і ніхто яшчэ не заглядаў у іх... Масы кніжак аб Беларусі, адно чытай... (...)*

#### 9.9.51

*Да абеду пабачылі два музэі Капітолю. А трэйцій гадзіне адправілі пэра ў Монт Алівэтто. Паабедзьдзе правялі з Фэліксам Рутэнам – старычок надта сымпатычны й знае вельмі добра Рым. Прагулку нашую закончылі трывма бутэлькамі белага віна. Дамовіліся сустрэцца ўзнou у сераду.*

#### 10.9.51

*Дзень у бібліятэцы. Чытаю Доўнар-Запольскага аб беларусах на розныя тэмы: сацыялёгія, абычаі, пісьменства й г. д. (...)*

*Італьянская мова, хоць марудна, ды йдзе.*

## 12.9.51

Учарашині дзень пакінулі ў бібліятэцы. Сяньня ад чацьвертай ізноў хадзілі з Фэліксам, ці з Фэлічэ, як ён нас просіць называць. Зьеведалі яшчэ адзін цудоўны парк з фантанамі, статуямі, калянадамі, пальмамі, кедрамі й гармоніяй, якая пераплятае ўсе гэтывя элемэнты ў адзін ціхі сугучны акорд камфорту, чару. Зьеведалі пляц Гарыбальды й Аніты, ягонае жонкі; капліцу, дзе пахаваны італьянскі паэт *Tisso*, трагічнае жыцьцё якога апяваў Гётэ.

Сп. Рутэну, відаць, мы спадабаліся: наступнае спатканьне запрапанаваў на сыботу вечар. (...)

## 15.9.51

З дасюleshnіх вечароў у Рыме сяньняшні быў хіба найпрыгажэйшим і найрамантычнейшим. А ўсё Фэлікс. Узяў з сабой рукзак, упакаваў у яго сваю вячэрку. Туды ж і мы дакупілі хлеба й кайбасы, і так шыкарна павячэралі на пляцы разам з усімі італьянцамі, што тут жа побач, таксама, як і мы, елі свае „шлагеты”.

Аглядалі стары Рым: Капітолъ, Палятын, руіны мінулае славы. Якое незаціральнае ўражаньне! Што за сумесь абломкаў старых калёнаў, муроў у съвятыле электрычных і нэонавых лімпіадаў дэвізатаага веку! (...)

## 16.9.51

Да абеду ўзноў хадзілі з Фэліксам. Нацыянальны музэй – яшчэ адна прыгожая казка Рыму. Уладжана ўсё на месцы старых „тэрмаў”/лазіній/, сяньня абдзёртых з мармуру, што ўяўляюць сабой вялізарныя руіны з захаванымі яшчэ сям-там зводамі магутных сценаў. Абыходзячы гэтвы абышырны музэй, у вочы кідаецца надзвычайная зьмена дэкарацыі: раз знаходзішся ў музэі, раз – у глухіх руінах, далей – на вуліцы, пасыля – у нейкім парку, далей – у манастыры... І ўсё стэлі, мазаіка (гэтую мазаіку імітаваў Мусаліні на сваім „Форуме”), статуі – сумнія бясконца... *La vie est passagère*, як кажа Фэлікс, *et de là — la tristesse...* /Жыцьцё – пераходнае, і адсюль – смутак/

І сапрауды наганяюць сум на чалавека сваім няўміручым прыгаством. Там, перад гэтай Афрадытай (копія Афрадыты Фід'яса) можна праvodзіць гадзіны, не кранаючыся зь месца. Там можна філязафаваць і маляцца. (...)

Фэлікс вялікі мастак-праваднік! Як ён умее падабраць мамэнт, пэрспэктыву паказванае рэчы. Сяньня завёў нас у *Quattro Coronati* – манастыр недалёка ад нас. Цераз царкву мы ўвайшли ў *cortile* – тылічны шматлікім палацам і манастыром двор, акружаны калянадай, з фантанам, кветкамі й статуямі. Цішыня абсалютная, падвойны рад калёнак, пышная зелень і пасярэдзіне шчабялівы фантанчык. Але што за музыка, што за съпелі – паэзія, сымфонія, казка. Сюды я з ахвотай вярнуся яшчэ раз, каб прасядзець хоць цэлы дзень.

(Пасьля поўначы) Былі нарэшце ў славутай „Бібліятэцы” /рэстаран/. Народу ня шмат. Пад адзінаццатую пакрысе зьбіраюцца, але што – калі ня парамі, дык на адну спадніцу пару пар портак прыпадае... Музыка добрая – можна паманцеваць, калі ёсьць з кім. Бутэлька *Lacrima Christi* /віно „Хрыстова съяза”/ каштаала калі 900 ліраў. Сходзім можа туды яшчэ ў наступную съботу...

17.9.51

Езьдзілі сяньня ў Ватыкан. Думалі схадзіць у бібліятэку – ды дзе там. Ну й ясна: які чорт пусьціць нас туды бязь нікага пропуску ні рэкамэндацыі цінакіраваньня. Затое зьведалі музэй. Гэткага багацьця я йшчэ ня бачыў! Цяжка апісаць. Ня то што апісаць — нам патрэбна было цэлых чатыры гадзіны, каб адно аббегчы гэта ўсё, павярхоўна аглядаючы больш важныя рэчы.

Зайтра пойдзем працаваць на старое месца – холіць для нас і там працы. Сяньня атрымаў ліст ад Жучкі. Карава зь Дзімітруком правалілі яшчэ раз экзамены. Бедны Карава – яму, дык запрауды не вязе. (...)

А духата страшэнная! Як падумаеш, што мо наступны год у жнівені прыдзецца тут быць, дык аж страх бярэ! І хочацца, і колеца...

19.9.51

Учора йзноў хадзілі з Фэліксам. Аглядапі Новы мост. Вячэралі ў Мільвіё /раён гораду/. Гэты раз ён прынёс усё з сабой: талеркі, відэльцы, бульбу, памідоры, соль, хлеб і настольнік. Дакупіўшы яшчэ крыху шынкі, паелі на славу.

20.9.51

Выслаў урэшце артыкул „Расейцы ѹ інтэрпрэтаваньне нацыянальных праблемай Савецкага Саюзу”. Можа й надрукуюцца. Вось бяда: вочы йзноў падпалі крыху. Перамуучаўшца страх як хутка. (...)

22.9.51

Казка прадаўжаеца далей... Сяньня хадзілі ў *Vilia Borghese* – славуты музэй. На „Паўліну” Кановы немагчыма наглядзеца!.. А Бэрніні! Проста ня верыцца, што гэта мармар... На ўспамін купілі калекцыю паштовак.

Гадзін са дзьве паходзілі пасьля па заалягічным агародзе. Уладжаны прыгожа, запраудны парк. Цудоўны акварыюм. (...)

Ліст ад Цьеўркі. Ён цяпер у разъездах – хіба ў Ангельшчыне.

23.9.51

Вярнуліся з экспкурсіі ў Фрэскаты (*Frescati*) – краіна віна й горад, якія завуцца адным назовам, за кілямэтраў 35 ад Рыму. Выехали а 9-й раніцы ўтром: Фэлічэ, Паўлюк і я. Пагода цудоўная – сонца, хмаркі, веџярок. (...)

Мамэнты былі надзвычайнія. Асабліва абед. Абедалі ў амфітэатры старых этрускаў, збудаваным на грэцкі манер на схіле гары. Тэатр гэты – амаль усё, што засталося ад колішняга этрускайскага места Туску-



ф5-12  
(42+43)

Зъведваньне Рыму  
й ваколіцаў  
з Фэліксам Рутэнам.  
Верасень 1951 г.



люм. Паўлюк пасыля знайшоў яшчэ старую съятыню, ад якой засталася толькі яма, паросшая кустамі, так што зьверху ня зусім і зауважаецца. Але ўвайшоўшы ў сярэдзіну!.. Адчуваеш дрыжыкі на целе... Старыя філяры, на якіх сяньня павыросталі кусты, нешта накшталт дзікага бэзу. Калёны-букеты... Ці гэта калёны, ці зачарованыя дрэвы?.. І толькі вецер шуршиць на вяршынях. Запраўдная съятыня прыроды! Тут маліца

перед аблічкам тысячагодзьдзяў; тут пісаць паэзію, сымфоніі, тут натхняцца на несьмяротныя рэчы. Увесь дзень быў вытрыманы „ў дусе”: прырода, руіны, сонца, вецер і... цудоўнае віно!

Пад вечар зыйшлі ўніз, ізноў у Фрэскаты паслухаць італьянскага фальклёру – песняў пад гітару. (...)

## 24.9.51

(...) А чацьвертай паехалі да а. Татарыновіча, зь якім пазнаёміліся і ў якога правялі цэлы вечар, дыскутууючы на самыя розныя тэмы. Уражанье ён робіць прыемнае. Гэта запраўдная кроў і косьць беларуская. Дыскутавалі крыху пра Астроўскага /Радаслава/ і Другі Кангрэс. Пагляд ягоны на грамадzkую працу – прымірэнчага харектару, хоць Астроўскага ён зусім не апраўдвае. Аб Кангрэсе ён надта трапна выказаўся: „Гэта адзін з прыгожых мамэнтаў нашага нацыянальнага ўздуму, скампрамітаваны ў зас্তялпені міжлягернае дыліўскага палемікі. Быў куды лепш арганізаціі за Першы Кангрэс, на якім я сам таксама браў удзел”.

Атрымалі ад яго ягоную працу аб Кірылу Тураўскім з прысьвячэннем, а таксама два апошнія нумары „Бацькаўшчыны”.

## 26.9.51

Да абеду хадзілі ў бібліятэку. Ідучы зь бібліятэкі, зайшлі ў царкву Pietro in Vincoli паглядзеце на Мікелянджэлявага Майселя...

А чацьвертай сустрэліся з Фэліксам. Хадзілі вакол лазняў Каракальлі. Выпілі шыкарнага чыревонага віна...

## 27.9.51

Ну, у ватыканскую бібліятэку так хіба й ня сходзім. Сяньня езьдзілі яшчэ раз, але аказваецца, што Van Landschot /рэкамэндаваны а. Робэртам кантакт/ прыедзе толькі ў панядзелак.

Затое паходзілі ўшчэ па базыліцы сьв. Піятра: кінулі падсумавальны позірк на Рым зь вяршыні купалу, агледзелі багатую скарбніцу базылікі. Я зъезьдзіў яшчэ да Фэлікса па манускрыпту для Mademoiselle Sassen /ягоная знаёмая ў Лювэне/.

Ужо ад даўжэйшага часу мучыць думка-праект, падмацаваная аднаго разу ўшчэ Фэліксам, калі ён, выслушайшы ў кароткіх словах наш жыцьцяпіс, запытала: „Чаму не апішаце гэтага? Гэта надта цікава”. (...)

## 29.9.51

Увечар расьпілі із сп. Конюхам рэшту віна, якое купілі сяньня ж, вяртаячыся з абедзеннае прагулкі па руінах Forum Romanum.

Расказваў пра цяжкасці, якія яму прышлося перанесьці перед тым як дабіцца музычнае асьветы. Прасіў, каб не забываліся пра Маці-Беларусь, ня будучы надта вялікім нацыяналістамі. Расказаў колькі эпізодаў із свайго асабістага жыцьця. Відаць, мае надзвычайнную сілу волі дабіцца да

мэты (ён шмат ужо дасягнуў!) і галоўнае, што не запамаўся й не заломіцца, як выглядае, на съежцы беларускай...

Сяньня адбылі апошні дзень у бібліятэцы. Шмат знайшлі, яшчэ сёётое даведаліся. Але, тут запрауды можна працаваць. Варта было б вярнуцца сюды наступным годам, хоць чэрвень і жнівень павінны быць страшэннымі тут!..

29.9.51

Сяньня зьезьдзілі ў катакомбы сье. Каліста. Завёз нас туды а. Татарыновіч. Зьведалі надта хутка, бо правадніку ніяк не залежыць, каб дакладна паказваць усё. Страшэнна патрасальнае ўражанье!.. Цэлае падземельне места. Бясконцы лябірынт. Без правадніка не дазваляюць хадзіць, бо надта лёгка заблудзіцца. Горад у чатыры, а мо ѹ больш паверху. Праходы-вуліцы вузенькія, а паабапал, як нары, грабы. Шмат зь іх цяпер – звычайныя дзіркі-паліцы самых розных размераў (залежна ад нябожчыка).

Недзе каля дванаццатай разьвіталіся з айцом ля Калізэю. Спадабаўся ён мне надта. Не наракае, ня жаліцца, робіць ён тут шмат. Трэба будзе яму й сп. Конюху час ад часу пару слоў падкідаць.

KAMINIK